

# Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саветаў БССР.

8-мы год выдання.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА.

№ 64 (1956) Нядзеля, 20-га сакавіка 1927 г.

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:		ПЛАТА ЗА АБВЕСТНІ:		ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦЫІ:	
На 1 месяц . . . . .	70 к.	За радок непарэлі пасля тэксту — р. 50 к.		За 1 дакумант . . . . .	85 кап.
3 . . . . .	9 р. — к.	За радок непарэлі пасля тэксту 1 р. — к.		кожны дадатковы . . . . .	15
6 . . . . .	17 р. — к.	За радок непарэлі перад тэкстам 1 р. 50 к.		Беспраноўн. і чырвоначарнавыя	15
1 год . . . . .	170 р. — к.	Сьпешныя—на 50 проц. даражэй.		за дакумант . . . . .	15
Зьмена адрасу: імягародня . . . . .	— 20 к.	Звыш тарафу барэцца 10 проц. налогу.		За кожны дадатковы . . . . .	5
місьцова . . . . .	— 10 к.			Публікацыі ЗАГС'у—3 руб.	

Падпіска прымаяцца ў канторы газэты, ва ўсіх аддзяленьнях Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах. Абвесткі прымаяцца канторай газэты: Менск, рог Ленінскай і Карла Маркса (2-гі дом Саветаў). Тэл. рэдакцыі № 478—Тэл. рэдактара № 769.—Тэл. канторы № 244.

## РАЗРЫЎ АНТЫСАВЕЦКАГА ФРОНТУ.

У той час, як ангельскія імперыялісты і праз Лігу Нацыяў і апроч яе стараюцца стварыць вакол СССР адзіны антысавецкі фронт і наладзіць эканамічную блёкаду, — якая ў гэты час наша савецкая дыплематыя падпісала амаль у адзін дзень дагавор аб ненападзе з Латвіяй і гандлёвы дагавор з Турцыяй.

Савецкі ўрад яшчэ летась запрапанаваў сваім суседзям—Польшчы, Літве, Латвіі, Эстоніі і Фінляндыі ўтварыць дагаворы аб ненападзе, але, дзякуючы інтрыгам Англіі і Польшчы, прапанава гэта не дасягла ніякіх вынікаў. Польшча дамагалася, каб савецкі ўрад утварыў дагавор аб ненападзе ня з кожнай з паміжных дзяржаў у наасобку, а адзін дагавор з імі разам, аб'яднанымі на чале з Польшчай. Утварэньне такога дагавору не папярэдзіла б нападу, а наадварот, пагоршыла б нашы ўзаемаадносіны з прыбалтыцкімі дзяржавамі, бо Польшча, а за яе плячыма Англія, магла б праз такую прыбалтыцкую Антанту праводзіць сваю супроцьсавецкую палітыку.

Адна толькі Літва ўтварыла самастойна дагавор з намі, за што літоўскі народніцкі ўрад Сьляжэвічуса быў узарваны фашысцкім пераваротам. Іншыя прыбалтыцкія дзяржавы хоць і ня спынілі перагавораў з намі аб утварэньні дагавору, але адцягвалі іх, не рашаючыся ісьці супроць Ліванду і Варшавы.

І вось цяпер Латвія рашылася і падпісала з намі палярэдні дагавор аб ненападзе.

У Англіі вельмі незадаволены гэтым дагаворам, і яго расцэняюць як «часовае паражэньне» палітыкі Чэмбэрлена. Польскі друк абуралочыць называе паводзіны Латвіі «нялёальнымі шантажом». Яна нават пагражае латвійскаму ўраду перспектывамі «сунутарных непаразуменьняў у Латвіі», г. зн. фашысцкім пераваротам на прыкладу Літвы. У Лізе Нацыяў у абавязку Латвіі ня прымаць узводу ні ў якіх нападах супроць нас бацьца «парушэньне статуту Лігі Нацыяў» і адцягваюць гэта як «новы прырыў на ўсходнім рубяжы Лігі.»

Тавім жа «прырываю» зьяўляецца і савецка-турецкі гандлёвы дагавор. Ён прадстаўляе сабою працяг утвораных між СССР і Турцыяй дагавораў: агульнага дагавору 1921 г. і дагавору аб ненападзе—у 1925 г. і замацоўвае нашу дружбу з Турцыяй яшчэ больш моцнымі, дзелавымі ніткамі. Ангельскія імперыялісты ўжо ня раз спрабавалі праз пагрозы, фінансавыя прыманні, запрашэньне ў Лігу Нацыяў парваць дружбу Турцыі з намі. Уступчысць Турцыі ў адносінах Масула абнавілі Англію ў гэтых адносінах. Але падтрыманьне ангельскімі імперыялістамі захватніцкай палітыкі Італіі, напярэваў на Балканскую паўвысупу і супроць Турцыі—наўна паказала апошняй, чаго яна можа чакаць ад Ліванду і з кім ёй трэба дружыць. Такім чынам, на Вліжнім Усходзе антысавецкая палітыка Чэмбэрлена атрымоўвае паражэньне.

Але гэта яшчэ ня ўсё. Збліжэньне Італіі з Румыніяй пад дыктоўку Ліванду на глебе прызнаньня захвату Вэсаробіі выклікала вялікае неспакойства ў Югаславіі. Яе адносіны да Італіі настолькі абвостраны, што каля граніц Югаславіі Італія ладзіць нават дэманстрацыйныя вайсковыя маньёры. А збліжэньне Італіі з Румыніяй, гэта—распад Малой Антанты,—гэта—адзіноцтва Югаславіі перад пагрозай небясьпэві з боку Італіі. У Югаславіі ўжо даўно гавораць аб неабходнасьці прызнаньня СССР, і так было б, каб ня Ліванд.

Цяпер-жа, пасля збліжэньня Італіі з Румыніяй, гэта прызнаньне становіцца ўсё больш неабходным для Югаславіі, там лічаць, што цяпер у Югаславіі ў гэтых адносінах «рукі развізаны».

Брытанскі імперыялізм моцны, яго ўплыў вялікі, ён можа зрабіць СССР шмат няпрямасадчай, але савецкі ўрад мае яму што супроцьпаставіць; а ўласна: палітыку міралюбства і ўменьне выкарыстаць супярэчнасьці істарасаў капіталістычных дзяржаў.

Шэраг дагавораў аб ненападзе, утвораных СССР з Нямеччынай, Літвой, Персіяй, Афганістанам, а цяпер і з Латвіяй, пацвярджаюць гэта.

## У Шанхаі абвешчана ўсеагульная стачка.

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ВОЙСКІ ЗАНЯЛІ СУНЦЗЯН (30 КІМ. АД ШАНХАЮ) І ВУЦЗЯН (40 КІМ. АД НАНКІНУ) ПАЎТОРНАЕ ПАТРАБАВАНЬНЕ ЎРАДУ СССР ВЫЗВАЛІЦЬ ПАРАХОД „ПАМЯЦЬ ЛЕНІНА“.

## Нацыянальная армія падыходзіць да Шанхаю. НОВАЯ ЎСЕАГУЛЬНАЯ ЗАБАСТОЎКА Ў ШАНХАІ.

Захоплены новыя значныя пункты на шляху да Шанхаю і Нанкіну.

ШАНХАЙ, 19-Ш. Хоць у сучасны момант цяжка вызначыць дакладна становішча на шанхайскім фронце, але відаць, што паўднёвыя шпэрка пасоўваюцца наперад па ўсім фронце ад Сунцзяну да Нанкіну, даўжынёю блізка 240 кілёметраў.

Водлуг чутак, Сунцзян (30 кілёметраў на паўднёвы захад ад Шанхаю) і Вуцзян (40 кілёметраў на паўднёвы захад ад Нанкіну) заняты ўчора нацыянальнымі войскамі. Апроч таго, канчаткова падцьверджаецца захоп нацыянальнай арміяй Ішэну 10 кілёметраў (на захад ад возера Тайху), (Лішэну 30 кілёметраў на захад ад Ішэну, у паўднёва-заходнім кутку правіліцы Цзянсу) і Лішэну (60 кілёметраў на паўднёвы ўсход ад Нанкіну).

Друк паведамляе, што паражэньні паўночнаўсходняга фронту ня толькі большаю вайсковаю слабацьцю іх у параўнаньні з паўднёўцамі, але і разлажэньнем паўночнага войска.

Шанхай-Нанкінская чыгунка ізноў перарэзана ў невялікіх месцах. Пандырнікі, якія абслугоўваюць расейскімі белавардзейцамі, папраўляюць паваньні на чыгуначнай калііне.

З Нанкіну распачалася эвакуацыя чужаземных місіянераў.

У Нанкіне штодзённа адбываюцца пакараньні сьмерцю лужных «шпікоў паўднёўцаў», срод пакараньня сьмерцю шмат студэнтаў і рабочых.

Згодна агульнага ўражэньня аб Нанкіне-Шанхайскага раённа будзе вырашан у працягу бліжэйшых дён.

У Шанхаі ўпарта трымаюцца чуткі, што не-

каторыя з паўночных генэраў гэтымі днямі прыйдуць на бок нацыянальнага ўраду. Гэтыя чуткі адносяцца ня толькі да генэралаў, якія камандуюць войскамі сунцунфаньскае арміі, але таксама і да некастрых выдатных шандуньскіх генэралаў: у зьвязку з гэтым у асьведзьдзеных колах надаюць вялікае значэньне спэшыльнай эвакуацыі з Шанхаю войска генэрала Чан-Чы-Іна, які быў да гэтае перыяду, як адзін з прыхільнікаў Чжан-Цзун-Чана.

Афіцыйна паведамляецца, што між Шанхаем і гаванямі на Янцзы, разьмеркаванымі на захад ад Нанкіна, з учарайшага дня спынены тэлеграфныя зносіны. З гэтае прычыны тэлеграмы з Ханькоу не атрымаваюцца больш у Шанхаі.

Шандуньцы рыхтуюць эвакуацыю Шанхаю.

ЛІНДАН, 17-Ш. Шандуньскі рэвізуюць розныя судны на вадзяных шляхах, якія знаходзяцца каля Шанхаю, як відаць, ня выпадак сьпешнае эвакуацыі Шанхаю. Згодна паведамленьняў з Шанхаю, у 20 км. ад Нанкіна адбываюцца жорсткія боі.

Абурэньне ў Шанхаі супроць ангельцаў.

ШАНХАЙ, 16-Ш. Растрэл ангельскай уладай дэманстрацыі кітайскага жыхарства Сінгапура, якая адбылася з прычыны другога гадзінна сьмерці Сун-Ят-Сэна, выклікаў вялікае абурэньне ў Шанхаі. Мясцовая арганізацыя Гаміндана, студэнцкі саюз, прафэсаў і інш. рабочыя арганізацыі паслалі нацыянальнаму ўраду ў Ханькоу тэлеграму, у якой патрабуюць, каб ангельскаму ўраду быў зайўнен суровы пратэст з прычыны растрэлу.

## Дэкларацыя нацыянальнае арміі да чужаземцаў у Шанхаі

ШАНХАЙ, 16-Ш. Усе шанхайскія газэты абвясцілі дэкларацыю камандуючага ўсходняй групай нацыянальных войскаў генэрала Хой-Ін-Чына, у якой ён зьвяртаецца да чужаземцаў улады Шанхаю і да ўсіх наогул пражываючых у Шанхаі чужаземцаў.

У сваёй дэкларацыі Хой-Ін-Чын заяўляе: «Нацыянальная армія зьвяртаецца да чужаземцаў улады Шанхаю з просьбай захоўваць нейтралітэт самым суровым чынам. Нацыянальная армія ня будзе рабіць ніякіх спроб захапіць міжнародны квартал сілай і аказа паўную абарону жыцьцю і маёмасьці пражываючых у Шанхаі чужаземцаў, а таксама возьме пад сваю ахову чужаземныя ўстановы, якія знаходзяцца ў Шанхаі. Нацыянальная армія патрабуе, каб чужаземныя і ваенныя сілы, згуртаваныя ў сучасны момант у Шанхаі, а таксама паліцыя міжнароднага кварталу, заставаліся ў граніцах кварталу, дзея ўхіленьня ад непатрэбных непаразуменьняў, якія вярнуцца павядуць да вынікаў сумных для мірных намераў абодвух бакоў».

## Трывожны настрой у міжнародным квартале.

ЛІНДАН, 18-Ш. Шанхайскі карэспандэнт «Дэйлі Тэлеграф» паведамляе, што ў дзелавых колах міжнароднага кварталу Шанхаю пануе трывожны настрой.

«Курс усіх каштоўнасьцяў зьнізіўся,—піша карэспандэнт,—і дзелавыя колы агорнуты перапудам».

## Бамбандыроўка Нанкіну з самалётаў.

ШАНХАЙ, 17-Ш. Аэрапланы нацыянальнае арміі ўчора бамбандыравалі Нанкін. Учынены значныя зруйнаваньні.

## Шандуньцы ў Нанкіне дэмаралізаваны.

ЛІНДАН, 18-Ш. Водлуг паведамленьня шанхайскага карэспандэнта агенцтва Рэйтэра, у Шанхаі чакаюць, што нацыянальная армія з моманту на момант захапіць Нанкін, дзе шандуньскае войска абараняецца вельмі слаба.

## Паўстаньне шандуньскіх войскаў ў Нанкіне.

НЬЮ-ЁРК, 18-Ш. Водлуг падасланых сюды вестак, у Нанкіне выбухнула паўстаньне 1.700 шандуньскіх салдац, якія спрабавалі захапіць склады зброі. Пасля вулічнае боі паўстаньне было прыдушана.

## Параход „Памяць Леніна“ яшчэ ня вызвалён. ПЕКИНСКІ ЎРАД НЯ ЎЖЫЎ ЗАХАДАЎ ДА ВЫСЬВЯТЛЕНЬНЯ СПРАЎ.

## Паўторная нота т. Чэрных пекінскаму ўраду.

ПЕКИН, 17-3. Атрымаўшы тэкст ноты генэральнага консула СССР у Шанхаі, пасольства СССР у Пекіне перадало пекінскаму міністру замежных спраў новую ноту, у якой зазначае, што міністэрства ўсё яшчэ ня ўжыло ніякіх захадаў на справе аб захопу параходу «Памяць Леніна» і не адказала на палярэднія ноты савецкага пасольства. «Нечаканая знаходка інтрыміруючага матар'ялу ў пошце, якая складалася з невялікага ліку скрынак, што ўжо двойчы былі ўважліва перагледжаны, даказвае—гаворыцца ў нонце—што ў даным выпадку, бласпэрачна, мае месца вельмі хітраўманая выдумка з мэтай атрымаць бэспадэкаўныя на сугнасьці прычыны для прадоўжэньня варожых учынкаў проці параходу «Памяць Леніна» і асоб, якія знаходзяцца на борце параходу. Пасольства СССР напамінае аб меўшых месца

НЬЮ-ЁРК, 18-Ш. Шанхайскі карэспандэнт агенцтва «Асашэйтэд Прэс» паведамляе, што ў Шанхаі згодна пастановы рады прафсаюзу з поўдня 19-га сакавіка распачынецца ўсеагульная забастоўка, якая будзе цягнуцца да таго часу, пакуль нацыянальнае войска не заходзіць гораду.

У адозьве, агаляючай шанхайскаю рады прафсаюзу зазначаецца, што рабочыя не павінны чыніць гвалту і што забастоўка павінна мець выключна палітычны характар. Шандуньскае войска ўжывае захады, каб не дапусьціць паваньня рабочым чыгуначнае калііны між Шанхаем і Нанкінам.

Той-жа карэспандэнт паведамляе, што нацыянальнае войска пасоўваецца да Нанкіну і ўжо захапіла Вуцзян (за 40 кілёметраў на паўднёвы захад ад Нанкіну) і Лішэну (блізка 60-ці кілёметраў на паўднёвы ўсход ад Нанкіну).

## Забастоўка на Шанхай-Нанкінскай чыгуныцы разрастаецца.

ШАНХАЙ, 16-Ш. Забастоўка чыгуначнікаў на вузлаках між Шанхаем і Нанкінам і на паўночнай частцы Шанхай-Ханьжоўскай чыгуныцы разрастаецца. Большасьць машыністаў і ўсе качагары спынілі працу.

Мясцовая шандуньская ваяенная ўлада ўжывае самыя суровыя рэпрэсіі; на шмат якіх станцыях, у тым ліку і на шанхайскім вакзале, разьмеркаваны спецыяльныя атрады войска і партыі для масавых катаваньняў забастоўчыкаў і «агітатаруў».

Пашыраецца таксама забастоўка на папяровых фабрыках Шанхаю.

## Чжан-Цзю-Лін канчаткова парваў з У-Пэй-Фу.

ПЕКИН, 17-3. Чжан-Цзю-Лін паслаў У-Пэй-Фу такую тэлеграму: «Я маю весткі, што чырвонае войска пасоўваецца на Сін-Ян-Чжоу, атрымаваючы дапамогу ад вапшых падначаленых. Вачачы, што вы не пасоўваецеся наперад ні на адзін крок у працягу паўгода, ня выступаеце проці чырвоных, а вапшы афіцэры братаюцца з чырвонымі, я не магу быць нагэтулькі неразумным, каб супрадоўнічаць з вамі».

раней пачуваных выпадках: падробка ў справе Досэра і арышт савецкага грамадзян Назьнеева і Маракушава ў Цзынан-Фу. Сучасны выпадак зьяўляецца, як відаць, новаю падобнаю-ж спробаю тых-жа сіл, якія дзейнічалі ў палярэдніх выпадках.

Арышт дыплематычных кур'ераў, з належнымі адпаведнымі патрэбнымі дакумантамі, якія пасьвядаюць іх службовае становішча, зьяўляецца выпадкам проці СССР і адкрытым парушэньнем элемэнтарных прынцыпаў міжнароднага права».

Нота зазначае, што пры такіх умовах пасольства павінна будзе ня толькі падцьвердзіць, але яшчэ ў больш вострай форме ізноў заявіць пратэст проці захопу параходу «Памяць Леніна», а таксама патрабаваць вызваленьня, як параходу, так і затрыманых на ім асоб.

## Зьмест ноты пратэсту тав. Ліндэ да Чжан-Цзун-Чана.

ШАНХАЙ, 15-Ш. У нонце генэральнага консула СССР у Шанхаі т. Ліндэ, перададзенай Чжан-Цзун-Чану ў Нанкіне 11-сакавіка з прычыны захопу савецкага параходу «Памяць Леніна», зазначалася, што пры другаратным агляде дыплематычнае пошты 28-га лютага ніякіх дружаваных матар'ялаў на кітайскай мове знайдзена ня было.

5 ці 6 аркушаў нейкіх кітайскіх рукапісаў, зьмест якіх ня быў паведамлен ні капітану, ні дыплематычным кур'ерам, а рукапісы не паказаны.

З прычыны таго, што пошта двойчы правяралася кітайскаю вайсковаю ўладаю, прычым ня было знойдзена нічога забароненага або негальнага,—я пераконаў, што кітайскія паліцэі, знойдзеныя ў часе трэцяга вобшыску, учыненага расейскімі белавардзейцамі, ня маюць нічога супольнага з дыплематычнаю поштаю. Усе часткі параходу, нават вузлачная яма, былі ўважліва і ўсебакова аб-

### ЗМЕСТ НОТЫ ПРАТЭСТУ Т. ЛІНДЭ ДА ЧЖАН-ЦЗУН-ЧЖАНА.

(Праця).

шуваны, таксама, як і ўсё пасажырскі багаж, дзе нічога нелегальнага ці забароненага на было знойдзена.

Знаходка, нібыта дзюжых скрынак агітацыйных матар'ялаў на кітайскай мове, што, як вы заявілі, мела месца, на справе пры праверцы не падцвердзілася.

Пасля вобыску вайсковая ўлада загадала тром кур'ерам перайсці на паезд, дзе яны трымаліся некаторы час у ручных кайданках. Надобныя ўчынкі могуць выклікаць толькі вядучыя абурэнне, і я прому сур'езна звярнуць вашу ўвагу на гэта пытанне.

Большая частка каманды пароходу, згодна загаду вайсковае ўлады, была высаджана на ўзбярэжжа, а на борт судна ўвайшлі афіцеры шандунскае арміі з ліку расейскіх вайсковых, прычым капітану ня былі растлумачаны прычыны гэтых учынкаў.

У часе нашае гутаркі вы заявілі, што вырашэнне гэтага пытання перададзена вамі ў рукі пекінскага ўраду, пастановы якога вы чакаеце, і што вы ня маеце варожата пачуцця ў дачыненні да СССР. Аднак, вашы падначаленыя тымчасам учынілі наступнае: 8-га сакавіка вайсковая ўлада загадала капітану ўзяць у трымку вугаль і трымаць судно пад парам, не зазначаючы нават напрамку, куды павінен плыць пароход. На борт пароходу расейскія вайскоўцы з шандунскае арміі паставілі дзве палымя гарматы для падрыхтоўкі да нейкіх ваенных дзеянняў. Таксама была нагнана на судно адпаведная амуніцыя. Такім парадкам, гандлёвы пароход ператварыўся ў вайсковы.

Яшчэ 4 сакавіка 5 расейскіх афіцэраў шандунскае арміі, не звязваючы на пратэсты капітана і не паказваючы сваіх паўнамоцтваў, з'явілі на борце пароходу дзяржаўны сцяг СССР і сцяг фірмы савецкага гандлёвага флэту. Апроч таго, 8 сакавікага вайсковая адміністрацыя замалявала назву пароходу «Памяць Леніна», самавольна перайменаваўшы яе, не звязваючы на пратэсты капітана, у «Чжан».

Рэвалюцыйная частка ноты змяшчае ўжо вядомыя рашучы пратэст проці ўсіх гэтых учынкаў.

### Латвія і СССР.

Заява Цяленса.

РЫГА, 17-3. Выступаючы ў Лібава латвійскі міністр замежных спраў Цяленс заявіў: «Сучасны латвійскі ўрад будзе цвёрда бараніць прынцып нейтралітэту Латвіі ў выніку нападу на СССР».

**Перадача Ларэнцам вярцельных грамад.**

РЫГА, 17-Ш. Сёння паўнамоцны прадстаўнік СССР у Латвіі Ларэнц падаў вярцельныя граматы вышэйшаму абавязкі прэзідэнта рэспублікі Калніну. Пры падачы грамад Ларэнц заявіў, што зробіць усё магчымае для ўмацавання і развіцця дачыненняў, якія ўстанавіліся між Латвіяй і СССР.

У адказнай прамове прэзідэнт заявіў, што «латвійскі ўрад імкнецца да развіцця найбольш шчыльных дачыненняў з СССР».

### Падзяна Мусаліні ад румынскага баярства.

ВЕНА, 17-3. Урадавая румынская народная партыя падала ў румынскі парламент законпраэкт аб пабудове ў Кішыніве помніка Мусаліні.

Маніфэстанты, якія арганізаваў румынскі ўрад на ўсіх гарадох, з прычыны ратыфікацыі Італьян бэсарабскага пракаду, у шмат якіх выпадках скончыліся антысэміцкімі выступленнямі.

**Захоп Бэсарабіі зьяўляецца правакацыяй.**

ВАШЫНГТОН, 17-Ш. Афіцыйная «Вашынгтон Пост», абгаварваючы ратыфікацыю бэсарабскага пракаду Італіяй, піша: «Анексія Бэсарабіі Румыніяй ня можа быць нічым апраўдана і зьяўляецца правакацыяй». Газэта папярэджае ўрад Злучаных Штатаў і радзіць не падтрымліваць «пазелу Расеі на кавалкі».

### Падрыхтоўка кансерватарамі дачасных выбараў у парламент.

ЛЕНДАН, 16-Ш. «Дэйлі Геральд» паведамляе аб ўзмоцненай падрыхтоўцы кансерватараў да дачасных парламенцкіх выбараў. Усім арганізатарам мясцовых аддзелаў кансерватыўнае партыі загадана «быць напалатовае». Усе гэтыя меры трымаюцца ў сакрэце. Некаторыя колы кансерватыўнае партыі настайваюць на дачасных выбарах, бо вынікі нядаўніх дадатковых выбараў, спрыяючыя для рабочае партыі, выклікалі сярод кансерватараў вялікі страх за вынікі надыходзячых у канцы 1928 году ўсеагульных выбараў.

### На сэсіі выканкому Інтэрнацыяналу гарнякоў.

ПАТРАБАВАНЬНЕ АНГЕЛЬСКАЕ ДЭЛЕГАЦЫІ ЗВОЛЬНІЦЬ ХОДЖЭСА З ПАСАДЫ СЭКРАТАРА ІНТЭРНАЦЫАНАЛУ. — АДЗІНЫ ФРОНТ ПРАДСТАЎНІКОЎ УСІХ КРАЁЎ СУПРОЦЬ КУКА. — МАГЧЫМЫ ВЫХАД АНГЕЛЬСКИХ ГАНЯКОЎ З ІНТЭРНАЦЫАНАЛУ ГАРНЯКОЎ.

### Дыскусія аб працы Ходжэса ў выканкоме Інтэрнацыяналу.

БЭРЛІН, 17-3. На першым пасяджэнні сэсіі выканкому міжнароднае федэрацыі горнарабочых, якая адбылася 16 сакавіка ў Берліне, Кук ад імя агульнаангельскае федэрацыі горнарабочых патрабаваў звольнення Франка Ходжэса з пасады сэкратара міжнароднае федэрацыі. Абасноўваючы гэта патрабаваньне, Кук падаў падрабязныя вытрымкі з розных прамоў Ходжэса, у якіх ён выступаў за павялічэньне рабочага дня і за скарачэньне заробку ангельскіх горнарабочых, проці забароны перавозкі вугалю ў часе забастоўкі горнарабочых у Англіі і проці аказання грамавае дапамогі бастуючым. «Замест таго, каб выканаць свой абавязак і падтрымліваць барацьбу ангельскіх горнарабочых—казаў Кук—Ходжэс перашкаджаў гэтай барацьбе і вёў кампанію проці горнарабочых».

Далей Кук адзначыў, што Ходжэс вядома парушыў умовы, на якіх ён быў абраны сэкратаром міжнароднае федэрацыі, бо паступіў на ўрадавую пасаду з акладам у 750 ф. ст. у год, ня лічачы розных відаў дадатковае ўзнагароды.

Сміт і Рычардсон (старшыня і скарбнік агульнаангельскае федэрацыі горнарабочых) поўнасьцю далучыліся да ўсіх заяў Кука.

Выступішы ўслед за тым Ходжэс не адмаўляўся ад фактаў, прыведзеных Кукам, але заявіў, што ўсе яго ўчынкі поўнасьцю апраўдваліся абставінамі.

Далей Ходжэс у суровых тонах на Кука заявіў, што Кук «выконвае маскоўскія інструк-

цы і ажыццяўляе палітыку Масквы, але не палітыку ангельскіх горнарабочых». Воддуг слоў Ходжэса, Кук нападае на яго толькі таму, што «ён ахоўвае інтарэсы міжнароднае федэрацыі».

У канцы сваёй прамовы Ходжэс асабліва сурова нападаў на Кука за тое, што Кук у часе забастоўкі горнарабочых у Англіі абываваў міжнародную федэрацыю горнарабочых у штрайбхэрскіх дзейчаннях.

Прадстаўнікі Францыі, Нямеччыны, Бельгіі, Чэхаславакіі і рэшткі краёў адзіным фронтам выступілі проці агульнаангельскае федэрацыі горнарабоч. і баранілі Ходжэса. Дыскусія цягнулася цэлы дзень і набыла характар жорсткіх нападаў на Кука.

У выніку дыскусіі, пададзена агульнаангельскай федэрацыяй горнарабочых рэзалюцыя, патрабуючая адстаўкі Ходжэса, была адхілена і ўхвалена пастанова аб заснаваньні камісіі для папярэдняга абследавання пытанняў аб далейшай працы Ходжэса на пасадзе сэкратара міжнароднае федэрацыі. У камісію ўваходзяць Рычардсон (Англія), Гуэман (Нямеччына) і Жардон (Францыя).

Дыскусія паказала, што большасць выганкому зробіць усё для таго, каб павінуць Ходжэса на пасадзе сэкратара. З другога боку, існуе думка, што агульнаангельская федэрацыя горнарабочых фактычна парэ з міжнароднай федэрацыяй, у выпадку, калі Ходжэс застаецца.

### Вострая кампанія супроць Кука.

БЭРЛІН, 17-3. 2-гі дзень сэсіі выканкому міжнароднае федэрацыі горнарабочых пачаўся дакладам прадстаўнікоў асобных краёў. Усе гэтыя даклады адзначалі, што прадпрыемцы пачалі наступ на заробтак і на рабочы дзень. Адгэтуль дакладчыкі зрабілі вывад аб непажаданасці скліку ў сёлетнім годзе міжнароднае канфэрэнцыі горнарабочых. Ангельская дэлегацыя таксама выказалася проці скліку канфэрэнцыі ў сёлетнім годзе, заяўляючы, што гэта было-б толькі дарэмна трату грошай і часу; неабходны не канфэрэнцыі і рэзалюцыі, а сапраўдны дапамога горнарабочым, якія ўваходзяць у барацьбу з уласнікамі капальняў. Ангельская дэлегацыя заявіла, што, калі канфэрэнцыя будзе склікана ў гэтым годзе, дыя агульнаангельская федэрацыя горнарабочых ня возьме ў ёй удзелу.

Услед за гэтым Гуэман падаў рэзалюцыю, падпісаную ўсімі дэлегацыямі, апроч ангельскай і абгавораную, як відаць, на сакрэтнай нарадзе ўсіх членаў выганкому, апроч ангельцаў. Рэзалюцыя пратэстуе проці выступленняў Кука ў Маскве і патрабуе, каб агульнаангельская федэрацыя горнарабочых замяніла Кука ў выканкоме міжнар. федэрацыі іншым прадстаўніком.

На гэты выпад Кук адказаў заявіў, што яго ўчынкі ў Маскве датычацца толькі ангельскіх горнарабочых, якія маюць права вырашаць хго павінен іх прадстаўляць у выканкоме міжнароднае федэрацыі.

Сміт таксама заявіў, што паколькі Кук зьяўляецца абраным ангельскімі горнарабочымі, ды ён мае быць і будзе членам выганкому міжнароднае федэрацыі. Далей Сміт заявіў, што ён зьяўляецца прыхільнікам прыняцця савецкага прафсаюзу горнарабочых у міжнародную федэрацыю; умовы, якія федэрацыя паставіла для прыняцця савецкага прафсаюзу, зьяўляюцца нявыпадковымі, але калі федэрацыя хоча ажыццяўляць сапраўдную працу, дыя яна павінна ўключыць у свой склад арганізацыі горнарабочых усіх краёў.

З прычыны рашучае пазіцыі, якую заняла ангельская дэлегацыя, Гуэман не рашыўся настаяць на пададзенай ім рэзалюцыі проці Кука. Ён заявіў, аднак, што мірная праца ў выканкоме міжнароднае федэрацыі зрабілася немагчымай з тае пары, як у склад выганкому ўвайшоў Кук, і таму было-б пажадана, каб Кук вышаў з выганкому.

### У САЮЗНЫХ РЭСПУБЛІКАХ.

#### Пачатак працы на „Днепрострое“.

ЗАПАРОВЖА. Распачалася праца на «Днепрострое». Кіраўніцтва галоўнага інжынера пачало працаваць 13 сакавіка. 14-га сакавіка ў Кічвасе пачаўся рамонт перададзенага будаўніцтва рэйнашкага дзіцячага дому.

Будзе адведзена памяшканьне для рабочых і праводзіцца дастаўка вады і каналізацыя. У бліжэйшы час будзе распачата пабудова часовае электрастанцыі на правым беразе Дняпра.

#### Вялічэзныя запасы руды ў сібірскіх местарадох.

НОВАСІБІРСК, 19-Ш. Апошнія вынікі дасьледаванняў, якія адбыліся на месцы пабудовы Тэльбэскага вугольна-металургічнага камбінату, былі дасканалы. Прафэсар сібірскага тэхналігічнага інстытуту Вусаў у сваім дакладзе аб дасьледчай працы ўпоўнена заявіў, што толькі ў двух местарадох—Тамір-Таў і Тэльбэсе—запасы жалезнае руды дасягаюць да мільярда пуд. Агульная плошча руды ў Тэльбэскім раёне—150 кв. км. дасьледавана-ж усяго 10—15 проц. З прычыны гэтага велікі магчыма, што зробленыя магнэсамэтрычныя дасьледаваньні да надыходзячага лета прывядуць да вынаходкі яшчэ новых жалезна-рудных местарадох. Для некаторых папярэдня дасьледаваных местарадох праф. Вусаў вызначае запасы руды ў 160 млн. пуд. Запасы руды, якія маюцца ў Тэльбэскім раёне, могуць забяспечыць працу металургічнага заводу з штогодняй вытворчасцю ў 20

млн. пуд. чорнага металу ў працягу 15 гадоў. Такім чынам, боязь недахопу руды, якая выказвалася некаторымі спецыялістамі, не апраўдалася.

Тэльбэс бюро ў сучасны момант распачало складаньне каштарысу і падрыхтоўчую працу па будаўніцтве заводу-гіганта.

#### Электрыфікацыя Вяцкае губ.

ВЯТКА, 16-Ш. Пачата падрыхтоўчая праца па будове ў губэрні 5-ці сельскіх электрастанцый, моцнасьцю ад 75 да 125 кілват кожная. Пабудова станцый пачнецца з вясны. Кошт будаемых станцый—400.000 руб.

#### Новы горад у Казакстане.

АЛМАТА. У 80 вярстох ад Алматы, на беразе возера Балхаш, на ўрочышчы Курты, будзецца паказальны горад для казакскага жыхарства. У горадзе ўжо пабудавана школа, больніца, ветэрынарны інстытут і шмат жылых кватэр. Горад павінен дапамагць пераходу качоўнікаў на аседласць.

#### Магчымы вялікі разводзьдзі.

Воддуг апошніх даных галоўнае геафізічнае абсерваторыі гідралёгічнага інстытуту, перепелішы вясновага разводзьдзя па Саюзе ССР належаць прызнаць іспрыяючымі. Аб гэтым сьведчыць значнае панаўненьне запасаў падземных вод і высокія гарызонты галоўных водных басэйнаў. Хуткае панаўненьне і шмат вяснавае асадаў могуць выклікаць у шмат якіх раёнах небяспечнае становішча.

### Падрыхтоўка Польшчаю захопу Літвы.

КОЎНЯ, 17-Ш. Літоўскія газэты паведамляюць, што ў Беласток прыбылі панцырнікі, прыкамандыраваныя да польскае кавалерыйскае дывізіі, якая там знаходзіцца.

Прызначаныя для ўзмацнення кавалерыйскіх частцей панцырнікі прыбылі таксама ў Горадню і Вільню. Адначасна сьплетна папайняецца разьмешчаны ў Лідзе другі польскі авіяцыйны полк, да якога прыкамандыраваны найбольш вядомыя афіцэры-лётнікі. Полк папоўнен таксама некалькімі новымі баявымі аэрапланамі.

### Польшчы пагражае ўсеагульная забастоўка.

Пасрэдніцтва ўраду ў канфлікце ў тэкстыльнай прамысловасьці.—У Лодзі бастуюць усе мэталёўцы.

ВАРШАВА, 17-Ш. Улада, занепакоеная рашучасьцю бастуючых у Лодзьдзі тэкстыльшчыкаў, прапанавала баком пасрэдніцтва. Перамовы скончыліся без вынікаў.

Сёння ў Варшаву выкліканы прадстаўнікі прамыслоўцаў і рабочых для новае нарады з урадам. З гэтае прычыны, абвясчэньне ўсеагульнае забастоўкі перанесена на 19-ае сакавіка на той выпадак, калі перамовы ў Варшаве зноў не дадуць вынікаў.

Забастоўка мэталёўцаў ахапіла за малым выключэньнем усе лёддзінскія заводы.

### Стачка пратэсту рабочых хімікаў.

ВАРШАВА, 17-Ш. У зьвязку з адмовай уласнікаў хімічных прадпрыемстваў ад перамоваў наоонт эканамічных патрабаваньняў рабочых, учора па ўсёй Польшчы адбылася аднадзённая забастоўка патрэсту рабочых хімікаў.

### Блізкі пачатак польска-савецкіх перамоў.

#### Заява польскага міністра Залескага.

ВАРШАВА, 18-3. У гутарцы з прадстаўніком кракаўскае газэты «Кур'ер Ілюстраваны» Залескі, які вярнуўся з Жэневы, на пытаньне наоонт дачыненняў з СССР, заявіў: «Я думаю зараз распачаць перамовы аб гарантыйным угаворы з СССР значна інтэнсыўней, чымся раней. Польскі пасланьнік у Маскве Патэк хутка скончыць сваё падарожжа на СССР і прыдзе ў Варшаву. Я спадзяюся, што пасля гэтага можна будзе павесці значна больш ішаркім тэмпам перамовы з СССР, якія да гэтага часу пасоуваліся павольна з прычыны адсутнасьці Чычэрына, мяне і Патэка».

На запытаньне, ці будзе адначасна праводзіцца перамовы аб утварэньні польска-савецкага гандлёвага ўгавору, Залескі адказаў адмоўна.

### Наступ на заробтак у французскай вугляпрамысловасьці.

### Закулісныя перамовы рэфармістаў з горнаўласнікамі.—Рэвалюцыйныя прафсаюзы заклікаюць да стварэньня адзінага фронту.

ПАРЫЖ, 10-Ш. Камітэт вугляпрамыслоўцаў дэпартамантаў Нор і Па-де-Кале паведаміў рэйную федэрацыю горнарабочых аб сваім рашэньні адмовіцца з 1-га красавіка ад падпісанага ў лістападзе леташняга году калектыўнага ўгавору. Вугляпрамыслоўцы патрабуюць зьніжэньня заробтку.

Унітарная канфэдэрацыя працы вядзе кампанію ва стварэньне адзінага рабочага фронту для барацьбы проці спроб прадпрыемцаў зьнізь заробтак. Оран французскае кампартыі «Юманітэ» падкрэсьлівае, што рэфармісцкая федэрацыя горнарабочых, спадзяючыся, як відаць, угаварыцца за сьпіною рабочых з уласнікамі капальняў, ня лічала патрэбным неадкладна паведаміць рабочых аб рашэньні камітэту вугляпрамыслоўцаў.

### Весткі адусюль.

#### Склік чарговае сэсіі Лігі Нацый.

БЭРЛІН, 17-Ш. Месдам скліку наступнае сэсіі рады Лігі Нацый назначэцца Жэнева. Сэсія адбынецца 6-га чэрвеня.

#### Апялуха Керанскаму.

НЬЮ-ЁРК. У часе лекцыі Керанскага вынік скандал. Калі Керанскі зьявіўся на эстрадзе, да яго наблізілася адна расейская жанчына з вялікім пучкам кветак. Падышоўшы бліжэй да Керанскага, яна замест кветак дала яму моцна па мордзе.

Але Керанскі не звярнуў на гэта ўвагі і правёў сваю прамову да канца.

### Супроць уціску ў Заходняй Беларусі.

Агульнае сёкі студэнтаў і навуковых працаўнікоў Беларусі ў Маскве пратэстуе супроць разгрому Беларускай Грамады.

Наступнікі Чашніцкага раёну (Віцебшчына) адлічаюць 2 проц. ад месячнага заробку на карысць заходніх беларусаў.

Падпіскаю срод вучняў і Слуцкай сям'ягоўкі сабрава 5 р. 83 к. і наладжаным іні-ж вечарам—58 р. 14 к. для закардонных братоў.

Уносяць 5 р. 77 к. і пратэстуюць проці фашысцкай здыскаў вучні Менскай сям'ягоўкавай практыкавальна-паказальнай школы.

Гаспацкая ячэйка ІСМБ (Арманшчына) пратэстуе проці здыскаў польскіх фашыстаў.

На Горакім раённе сабрава 540 руб., 24 пуды жыта і 15 аршын валагна.

Горакі раённай канферэнцыі Мопру шле пра-мёны фашыстам і буржуазіі.

Проті разгрому Грамады пратэстуюць сялянне вёскі Шчучынічы, Старадароскага раёну, Слуцкай акругі, вёскі Слабодка, Старадароскага раёну (Слуцшчына), а таксама вёскі Набыльнікі (Віцебшчына).

На дапамогу вязням Зах. Бел. Напідзкі раён (Слуцшчына) сабраў блізка 400 рублёў.

Пратэтуюць проці ўціску паноў і ўносяць на карысць прыгнечаных сялянне в. Старыцы, Чырвона-слабодкага раёну, Слуцкай акругі, 10 р. 83 к., вёска Уха—2 р. 40 к. і 3 п. 11 ф. збожжа, вёска Яны—2 р. 5 к., в. Трылесічы—20 кап. і 4 пуд. 10 ф. збожжа, в. Баравыя—30 к. і 4 п. 13 ф. збожжа, в. Вішавічы—2 р. 26 к. і 2 п. 24 ф. збожжа, в. Мінькаўчы—3 р. 35 к. і 30 ф. збожжа, в. Марыны—3 руб. і кап. і 5 фун. збожжа, вёска Прымачына, 3 р. 95 к., в. Смалянцы—6 р. 60 к. і 2 п. 18 фун. збожжа, в. Шаўкоўшчына—2 р., в. Лупікі—50 к. і 3 п. 20 ф. збожжа, в. Баравыя—1 р. 47 кап. і в. Альшанка—3 р. 25 к. і 3 п. 12 ф. збожжа. Вядіка-Альшанскі сельсавет, Чашніцкага раёну, (Віцебскай акругі).

Канферэнцыя оаюзу працаўнікоў 1-га Бабруйскага раёну, Бабруйскай акругі пратэстуе проці разгрому Беларускай Грамады, масавага зачынення беларускіх школ і гвалтаў над заходнімі братамі і адлічвае палову пропарту свайго заробку.

Ганьбіць фашысцкіх катаў і адлічвае палову дзённага заробку на дапамогу звыноўленым і іх сем'ям агульнае сход 2-га мясцінаму оаюзу працаўнікоў г. Барысава.

Грамадзяне вёскі Гадзень, Старобінскага раёну (Слуцшчына) і вучні школы ўносяць 4 р. 10 к. і выкалюць іншыя вёскі.

У Чашніцкім раённе (Віцебшчына) сабрава на двамаю палітычным вязням 291 р. 30 к. і 61 п. 26 ф. збожжа. На наступні канферэнцыі оаюзу асветніцкай і савецкай і ганьбіць служачых адлічваецца в заробку рабочых і служачых каля 90 руб.

Па ўсіх вёсках Дубравіцкага сельсавету, Клімавіцкага раёну (Калініншчына) сходы сялян абураны выдзеламі паноў і ўхваляюць зрабіць збор ахвяраванняў на карысць працоўных Заходняй Беларусі.

Не пакінем сваіх братоў.

Давесадзімся аб тым, што ад разгалу п'ясуцкіх падпрела і сідзіць шмат сялян Заходняй Беларусі ў турмах, сялянне нашай вёскі Ржакіны, Пралойскага раёну, Магілёўскай акругі, выкавалі пратэст супроць гэтага і пачалі збіраць дапамогу сваім братам. Назбіралі збожжа на 35 р.

Я думаю, каб і ўсе вёскі Беларусі і наогул усё насельніцтва адкінулася на гэта, непагушыцца-б былі ахвярай п'ясуцкіх сваіх братоў сялян Заходняй Беларусі.

Селянін в. Ржакіна Мясціноў С.

### Больш сялянскай актыўнасці.

Сучасны тэмп перабудовы нашай сельскай гаспадаркі нельга прызнаць здавальняючым.

Калі мы тае марудна будзем весці рэарганізацыю сельскай гаспадаркі, дык нашым сялянам прыдзецца ешчэ дзесяці гадоў жыць у цяжкім становішчы. І тут трэба зазначыць, што і с'яроў сям'я с'яліян назіраюцца дрэнныя настроі, паводле якіх усю перабудову кожнай гаспадаркі дзяржава павіна праводзіць за свой кошт.

Па такіх думках выходзіць, што селяніну, як быццам, ні аб чым ня трэба рупіцца, бо аб ім клапаціцца дзяржава. Такі настроі неабходна хутчэй знішчыць; без актыўнага ўдзелу шырокіх колаў сялян мы росквіту сельскай гаспадаркі не дабімся. Мы праводзім за кошт дзяржавы толькі некаторыя галоўныя мерапрыемствы, без якіх нельга рэарганізаваць вёскі.

Уся-ж галоўная праца на перабудове сельскай гаспадаркі павіна праводзіцца самім сялянствам. Нашы некаторыя сяляне прывыклі спадзявацца на каго небудзь і ў гэты час самі ніякіх крокаў па палепшэнню гаспадаркі ня робяць.

Дзяржава распрацавала плян па землеўпарадкаванню, мэларачыі, культуртэхніцы, агра-мерарпрыемствах, жывёлагадоўлі, торфараспрацоўках і інш. Але-ж размах іх і шырыня будучы залежаць ад таго, наколькі нашы мерапрыемствы будуць падтрыманы мерапрыемствамі самаго сялянства. Такім чынам, галоўнае ў сельска-гаспадарчай кампаніі—актыўнасць і арганізаваная самадзейнасць самаго сялянства, якую нашым зямельным установам трэба як мага шырэй і глыбей ускалыхнуць і паднашым кіраўніцтвам скарыстаць на рэарганізацыі сельскай гаспадаркі.

Разам з гэтым, бязумоўна, трэба звярнуць асаблівую ўвагу на дапамогу бліжніцкім гаспадаркам іе тэхнічным і абслугоўваннем, так і крэдытам. Тут трэба найбольш нашай увагі, бо бяз нашае дапамогі некаторыя з гаспадарак ня

### „Паказальная“ арцель.

(Калаткевічкі р., Мазыршчына).

Некаторыя сяляне вёскі Перабітал-Гара, Калаткевіцкага раёну, Мазырскай акругі арганізавалі ў 1924 годзе масладзельна-сыраварную арцель.

Для кожнага з нас вядома, што кожная арцель заікаўлена ў прыцягненні большага ліку пайшчыкаў, больш шырока разгарнуць сваю дзейнасць, але ня гэта патрэбна было Перабітал-Горскай арцелі,—ей трэба было зусім іншае, яскравым прыкладам гэтага з'яўляецца тое, што за 2 гады работы арцель уцягнула толькі 5 новых пайшчыкаў і наогул складваецца з 27 чалавек, з якіх толькі 2 пайшчыкі жывуць у другіх вёсках, а астатнія ўсе з вёскі Перабітал-Гара.

Іе жа працавала арцель, ці з'яўлялася яе праца паказальнай для акружаючага насельніцтва ў сэнсе ўвядзення культурных формаў у сельскай гаспадарцы, палепшання пароды жывёлы, палепшання жывёлагадоўлі і г. д.

Каб на гэта адказаць, трэба прывесці некалькі лічбаў: у 24-25 годзе ў сярэднім з 33 пудоў малака вырабляўся адзін пуд масла, у 25-26 годзе выходзіла ў сярэднім з 41 пуда 08 ф. малака адзін пуд масла, у той час, калі нармальна выпрацоўка 24 п. 20 ф. малака на адзін пуд масла. Прадукцыя рэалізавалася прыватнікам на 77 проц. і за больш танную цану, чымся гэта адрукалася кааперацыйным і савецкім установам.

Вось гэта «паказальная» і «прыкладная» праца арцелі для акружаючага насельніцтва...

Пры арцелі (як гэта водзіцца) ёсць кааперацыйная крама, якая здавальняе рознымі таварамі (вядома, болей дзешовымі) сваіх пайшчыкаў і іншых сялян. Усе гэта, бязумоўна, неабходна «для камерцыі», інакш яно ня будзе насіць назвы і характар кааперацыйнай арганізацыі і арцелі.

Калі задаць сабе пытанне, для чаго была арганізавана гэтая арцель, на гэта адказвае характарыстыка аб гаспадарчым стане хоць самых праўдзёных арцелі: старшыня праўдзёныя мае 5 коняў, 4 кароў і 6 дзесяцін пахаты, сябры праўдзёныя: адзін мае 3 коняў, 5 кароў і 8,5 дзесяцін пахаты і другі—2 коняў, 4 кароў і 5 дзесяцін пахаты, некаторыя з сяброў арцелі маюць па 20-25 і больш дзесяцін зямлі. З гэтага можна дагадацца, для чаго была арганізавана гэтая арцель,—не кааперацыя патрэбна была Перабітал-Горскім «арцельшчыкам», не паказальнасць, а прыкрыццё свайі кааперацыйнай вывескай свайі зямлі, каб мінуць абразку, наліва за кошт дзяржаўных і кааперацыйных сродкаў, воль што было ім патрэбна.

Адпаведным органам неабходна будзе прыняць усё меры, каб урэзаць апетыты кулакоў, каб прыцягнуць віноўных да адказнасці. Б. Ш.

### Да вясеньняй сяўбы.

(Слуцкі раён).

Падрыхтоўчая праца да вясеньняй с.-г. кампаніі па раённе распачата сваячасова.

Па пляну прадачыцца павялічаныя плошчы аравога кліну на 4 проц., або 45583 дзесяціны. Асаблівая ўвага зварачваецца на павялічаныя плошчы пад засева траў і карняплодаў.

З прычыны недароду, які быў у раённе, патрабуецца загатоўць вялікі лік насення, каб забяспечыць поўнасьцю бяднейшае сялянства. Дзеля гэтага мяркуецца загатоўць праз дзяржаўныя органы, раённыя і сельскія К. У. і сельска-гаспадарчыя таварыствы аўса звычайнага 5.300 пуд., ячменю 1.350 пуд., канюшыны 300 пуд., цімафеўкі 10 п., вікі 500 п., дубіну 500 п., сарадзі 300 п., кармовых буркоў 45 пуд., турнепсу 3 п. і кармовае морквы 3 пуды. З гэтага ліку праанова Раённ. Б.С.У. загатоўць і раздаць у пазыку беднае 1.800 пуд. аўса і 700 пуд. ячменю. Апрача таго, мяркуецца загатоўць гатунковага аўса 1.000 пуд., ячменю 500 п. і лёну-даўгунцу 150 пуд. Дзёнуочы дарагоўлі прывознага гатунковага насення, намечана арганізаваць у Сераднікоўскім сельсавете насеннае таварыства.

Звярнута асаблівая ўвага на ачыстку і пратручванне насення. Усяго маецца на маце ачысціць 25.000 пуд. усіх культур, або 13 проц. усёго патрэбнага ліку насення і пратруціць 7.000 пуд. насення.

Для здавальнення бясонных гаспадарак коньмі і забяспечвання сельска-гаспадарчымі машынамі і прыладамі насельніцтва, намечана схадзінічаць крэдыт для Слуцкага сельска-гаспадарчага крэдытнага таварыства 12.000 руб. на 80 рабочых коняў і 4.000 на машыныя

### Да вясеньняй сяўбы.

прылады і Ленінскага 3.000 руб. па 20 коняў і 1.000 руб. на машыны. Таксама намечана ў пасёлку Крамянцы арганізаваць машынава таварыства.

Каб забяспечыць насельніцтва ўгнаеннем, маецца на маце загатоўць 1.000 пуд. штучнага ўгнаення.

Вялікая ўвага звярнута і на пераход с'яліцкіх гаспадарак на шматпольны севазварот. Усяго намечана перавесці на шматполье ў пасёлках Ісэрне, Амгавічах, Уроччы і Рэгаўшчыне 20 гаспадарак і 20 гаспадарак на асобных хутарох. Таксама будзе ўзможна пагляд за тымі гаспадаркамі, якія ўжо перайшлі на шматполье.

Апрача ўсяго гэтага, мяркуецца заклацьці 45 вопытна-паказальных участкаў па бюджэце і 5 участкаў на сродкі насельніцтва. К—ч.

### Намітэт узаемадапамогі рыхтуецца слаба.

(Галацкі сельсавет, Сьмілавічкі р.).

Камітэт узаемадапамогі Галацкага сельсавету даволі абсталаваны. У камітэце ёсць 2 збожжачыствыя машыны—«стрыер» і «стрыумф», але ачыстка насення на машынах ідзе слаба.

У камітэце ёсць 30 рублёў грашма і 300 пудоў збожжа, з якіх 140 п. яшчэ знаходзіцца ў пазыцы.

Злосныя неплацельшчыкі камітэтам аддаюцца ў суд, але гэта мала памагае.

160 пудамі, бязумоўна, не задаволіш усё патрабаванні насельніцтва ў збожжы.

З раённае ніякага кіраўніцтва працаю няма. Трэба раённаму камітэту звярнуць на наш камітэт увагу.

Селькоп Б.

### Правядзеньне нацыянальнае палітыкі.

Як у нас ідзе беларусізацыя. (Г. Слуцкі).

З лістапада месяца 1926 году ў Слуцку працягваюць 2 агульныя курсы беларусізацыі, адны для супрацоўнікаў устаноў дзяржаўнага і мясцовага бюджэту; другія для супрацоўнікаў устаноў на гаспадарчым разрахоўку і 8 курсоў—гурткоў асобна пры ўстановах: Зах. шашы, райсаюзе спажывецкага т-ва, трыдзе мясцовай прамысловасці, ЦРК, акрміліцыі, пошце, аддзеле аховы здароўя і чыгуначнай станцыі.

Пры агульных курсах заснаваны, пры кожных, па 3 групы, а гурткі маюць па адной групе, акрамя гуртка пры ЦРК, дзе толькі першы месіц працавала 2 групы.

Слухачоў на курсах па спісах лічыцца: на агульных 308, а ў гуртках 261 (з гэтага ліку 44 асобы выбылі з гуртка пры ЦРК) усяго 569 асоб.

Галоўным недахватам у працы як агульных курсоў, так і курсоў-гурткоў з'яўляецца слабая процант наведвання.

Першыя 1-2 месяцы заняткаў наведванне

курсаў было нармальным, але чым далей працягвалі курсы, тым процант наведвання памяншаўся і ў сучасны момант агульныя курсы наведвае ў сярэднім 40 проц. запісаўшыся слухачоў, а з гурткоў акурата наведваецца гурток пры райсаюзе (95 проц.) і пошце (80 проц.).

Самымі слабымі ў сэнсе наведвання з'яўляюцца гурткі пры чыгуначнай станцыі «Слуцка» (35 проц.), акруговай міліцыі (35 проц.) і асабліва пры ЦРК (25 проц.).

Акрамя гэтага, курсы пры Зах. шашы і чыгуначнай станцыі ўжо каля месяца не працягваюць, а трэці мясцовай прамысловасці мае на ўвазе ў хуткім часе зачыніць курсы-гурток пры свайі ўстаноўе, ня глядзячы на тое, што праграма курсоў яшчэ ня выканана.

У працы курсоў усё-ж ёсць значныя вынікі, хаця па праграме праца яшчэ і ня скончана і былі перашкоды, як неакуратнае наведванне слухачамі заняткаў.

Б. Нікольскі.

### Сяляне цягнуцца да хаты-чытальні.

(Клімавічкі р., Калінінскай акругі).

У вёсцы Красавічкі дзёне сілы сустраіся, адказавае на мае запытанне як працуе хата-чытальня загадкі хаты т. Канапія.

Дзёне сілы Варожы, Ніколі не прымірмыя Царква і наша хата-чытальня. Царква ў нашай вёсцы прыгожая. Сама вёска 170 двароў, а мае свайго папа, дзяка. Цэлы штат.

Красавіцкай хата-чытальні раней цяжка было з царквой канкураваць. Затое зараз перамога на нашым баку.

Знаходзіцца хата пры школе. Школа-ж займае будынак нейкага барона, які да рэвалюцыі на вёсцы жыў. У хаты адзін пакой досыць прасторны. 100 чалавек умяшчае.

Існуе хата толькі два гады. Але аўтарытэт ужо вялікі мае.

Чым мы яго дабіліся? — Сталом справах, шэрагам розных гурткоў, сярод якіх маецца сельска-гаспадарчы, драматычны. У свята газеты чытаем. Раз у месяц праводзім «Дзень Селяніна» збіраецца чалавек

70. Часьцей адбываюцца вечары запытаньняў і адказаў. Запытанні сялян у большасці юрыдычнага характару. Цікавіцца земляўпарадкаваннем.

Актыў сялянскі, які мы навакол сябе зарганізавалі, невялікі, але досыць моцны. Усяго ў нас сялян актывістаў—17 чалавек.

Уся праца Красавіцкай хаты-чытальні, здаецца, носіць такі буднічны, штодзённы характар. Але гэта сапраўды ня так.

Т. Канапія апавядае, у якіх цяжкіх умовах прыходзіцца працаваць. Прасторны пакой. Пусты і ні калейкі грошай. Пакуль дабіліся ўключэння ў сетку палітасветы, пакуль сабраці бібліятэчку, газету выпісалі, шмат пайшло энэргіі і сіл.

Красавіцкая хата-чытальня рэгулярна праводзіць усе бігучыя кампаніі, мае свой чырвоны куток у бліжэйшай вёсцы.

Красавіцкая хата-чытальня адна з 400, якія раскіданы па БССР.

Якім.

### Школа „будуецца“.

(Бабуцінці с.-с., Патрыкоўскага р., Маз. акр.).

Яшчэ ў 1924 годзе ў в. Міхадэвічы намечана пабудаваць двухкласавую школу. З таго часу яна лічыцца ў пляне пабудовы школ па Патрыкоўскаму раённе. Але гэта адно на паперы,—школы ж як ня было, так мабыць і ня будзе, бо штоё ў гэтым кірунку нічога ня відаць. А занятаяся пра школу ў старшыні с.-с. ці ў РВК, то адзін адказ: «пабудова школы ў пляне, а ці будзе будавацца, невядома».

Затое часта аб пабудове гаворыцца на сходах, нават два разы сяляне заявілі аб згодзе вывезці лес і ачысціць ад кары. Але школа ня будуецца.

Невядома, хто тут галоўны вінаваецца, ці аб школе РВК з с.-с. не клапаціцца, ці мясціцтва ня дае лесу.

Відаць, толькі паперкі аб пабудове школы адна другую даганяюць, а пра самую пабудову і забыліся.

Селькоп А. Жураўскі.

# За зьніжэньне розьнічных цэн.

## Зьніжэньне цэн і высокі прыбытак.

Барачьба за патапненьне тавараў даўняга паходжэньня. Яшчэ ўвосень 1923 г. партыя распачала кампанію, каб сціснуць «ножныя», прамыслова частка якіх узнялася надзвычайна высока. Гэта была кампанія за зьніжэньне аптовых цэн. Далей прыблізна з вясны 1925 г. мы звярнулі вялікую ўвагу на розьнічныя цэны і ўжо справа ішла аб спрашчэньні гандлёвай сыстэмы, аб барацьбе з накладнымі выдаткамі, аб ліквідацыі непатрабных камісійных устаноў, пасрадніцкіх кантор і г. д.

Зараз мы ўступілі ў трэцюю фазу барацьбы з дарагоціняй, у тую фазу, для якой характэрна, што яна далачае да сёбе барацьбу за зьніжэньне і аптовых і розьнічных цэн, папершае, а падругое, праблема дарагоціня стаўляецца ўсёбакова, а ня ўдарна. Кожны бок павінен быць уважліва вывучан і ўжыты неабходныя захады да адхіленьня прычыны дарагоціня.

Адной з прычыны дарагоціня зьяўляецца высокі прыбытак, які атрымліваець як прамысловыя, так і гандлёвыя арганізацыі. Фабрыкі і тэсты навучыліся зараз «хаваць» свой прыбытак. Па балансу ён, нібыта, і невялікі, але калі ўважліва прыглядзецца да працы некаторых прамысловых устаноў, дык можна заўважыць, як шырока размахваюцца яны ў сваіх выдатках. Тут і сярэдні ремонт над выгляддам багучага, які праводзіцца без згоды вышэйшых органаў, тут і набываць новых вэрстаў бяз сьвэсу, або, поўней, з сьвэсам з пункту гледжаньня ўласнай звароты, тут часамі і самавольныя капітальныя рамонт. Калі-б гэтых несправядлівых выдаткаў ня было, дык у балансе давялося-б паказаць высокі прыбытак.

Мы сустракаемся з зусім недапушчальным зьявішчам «заработку» рубля на рубль. Вось, напрыклад, адзін з райсаюзаў на Украіне на 415 тысяч рублёў ўласных грошай атрымаў у 1925-26 г. 461 тысячу рублёў прыбытку; гэта—111 проц. Адзін з ЦРК на 900 тысяч рублёў атрымаў 1.013 тысяч, другі ЦРК даўшэ прайшоў прыбытку да 170, а трэці—да 173. Знамоўся нават такі ЦРК, які на 36 тысяч рублёў ўласных сродкаў «зарабіў» 157 тысяч рублёў, г. зн. 436 проц. Па некаторых падліках, спажывецкая каапэрацыя, маючы ўласных сродкаў на 304 мільёны рублёў, атрымала 166 мільёнаў рублёў прыбытку.

Сельскія каапэратывы маюць 4 з паловаю праданты са звароту. Гэта—вялікі процант. Тое-ж робіць і дзяржаўная розьніца.

Гэта трэба сьціснуць. Дырэктыва партыі аб недапушчэньні падобных прыбыткаў павінна быць выканана.

Нашы гандляры (каапэратары і дзяржаўнікі) часта ў прыбытку бачаць самамоту ў той час, як яны павінны на справе паказаць, чым наш гандаль адрозьніваецца ад капіталістычнага, чаму імяна наш гандаль больш выгадны для працоўных, чымся прыватны.

У. Сараб'янаў.

## ЧАМУ ДОРАГА КАШТУЮЦЬ ЗАГРАНІЧНЫЯ ТАВАРЫ

Праўленьне Белдзяржгандлю аддадзена пад дысцыплінары суд.

Трэба прызнаць, што ў справе зьніжэньня розьнічных цэн на заграічныя тавары зроблена лішчэ менш, чым у галіне зьніжэньня цэн на тавары савецкай прамысловасьці.

Вялікую цікавасьць у гэтых адносінах выклікаюць сабой вынікі абследаваньня РСІ БССР Белдзяржгандлю, як арганізацыі, аб дзейнасьці якой у значнай меры залежыць становішча цэн на замежныя тавары.

У якасьці імпартнай арганізацыі Белдзяржгандль займае на беларускім рынку вялікае месца: на яго долю прыходзіцца 52 проц. усяго завозу заграічных тавараў у БССР. Гэты процант быў бы бязумоўна вышэй, каб не наступныя зьявішчы:

Папершае, беларускія арганізацыі робяць значныя закупкі ў маскоўскіх імпартных арганізацыях з прычыны таго, што Белдзяржгандлю не хапае прадстаўленых яму імпартных кантынгентнаў.

Падругое, Нар. Кам. Гандлю ССРС (сьвэць такіх факты) перадае ліцэнзіі беларускіх арганізацыяў небеларускай імпартнай арганізацыі для рэалізацыі.

І, нарэшце, высокі процант камісійнай ўзнагароды, які бяра Дзяржгандль за свае паслугі, і дэфэкты ў працы нашага Дзяржгандлю (дастаўка недобраякаснай мануфактуры, неадпаведнасьць заказаў тэрававаньням пакупцоў) прымушаюць некаторыя буйныя беларускія арганізацыі атрымліваць імпарт праз сваю сындыкацкую і цэнтральную сыстэму.

Налічэньні Белдзяржгандлю на заграічныя тавары перавышаюць у некалькі раз сабекошт гэтых тавараў. І тлумачыцца гэта тым, што экспартныя апараты зьяўляюцца ўбыткавымі. Па некаторых таварах налічэньні складаюць 200 і больш процантаў. Трэба адзначыць, што Нар. Кам. Гандлю БССР мала ўжываў мер, каб з гэтым зьявішчам у Белдзяржгандлю змагацца. Устаноўленыя цэны на мануфактуру таксама часта парушаліся Белдзяржгандлем.

Высокімі зьяўляюцца гандлёвыя выдаткі. За 1925-26 год яны складалі 967.273 руб. або 8,23 проц. ад гандлёвага звароту. Параўнаўчы з папярэднім годам, яны выраслі на 39 проц., у той час, калі зварот вырас толькі на 14 проц.

## Зьніжэньне цэн у акругах.

Барысаўскі Цэрабкоп за 10 месцаў зьнізіў свае розьнічныя цэны ў сярэднім на 8,5 проц. Па асобных таварах зьніжэньне складае: на сіцець—7 проц., чорнае сукно—4,46 пр., чыгунную пасуду—12,76 пр., аконае шкло—4,96 пр., дукер пясок—6 проц., дукер рафінад—8,38 пр., каўбасу—16,6 пр., боты—8 пр. Адначасова павялічылася цэна на масла—на 6,1 проц. і на бахмудскую соль—на 5 проц.

На 20-25 проц. вышэй гранічных цэн купляецца для Магілёўскага аддзяленьня Белдзяржгандлю шчэціна ў Аршанскай і Калінінскай акругах, што выклікае поўную дэарганізацыю рынку і ажыятаж.

Адной з асноўных прычыны вялікіх гандлёвых выдаткаў зьяўляецца вялізарны рост зароботнай платы ў Белдзяржгандлі—з 286 тыс. руб. да 463 тыс. руб. Гэта ў свой чарод тлумачыцца масавым перасоўваньнем служачых з ніжэйшых у вышэйшыя разрады. Па адному толькі апарату складу выдаткі павялічыліся амаль у два разы.

РСІ БССР знайшла, што Белдзяржгандль, як адзіную экспартна-імпартную арганізацыю, трэба захаваць, але трэба ўнесці шмат карэктываў у яго гандлёвую дзейнасьць, каб зрабіць заграічныя тавары больш таннымі.

Неабходна ўстанавіць камісійную ўзнагароду па дагаворных апэрацыях у разьмеры ад 1 да 2 проц. РСІ ССРС павінен звярнуць увагу Саюзнага Нар. Кам. Гандлю: на недапусьцімасьць перадачы рэалізацыі ліцэнзіі беларускіх арганізацыяў не Белдзяржгандлю і на неабходнасьць павялічэньня кантынгенту імпарту для Белдзяржгандлю, каб ня трэба было перакупляць неабходныя заграічныя тавары ў саюзных гандлёвых арганізацыях. Невыкаланыя апошніх дзвюх умоў будзе і далей выклікаць лішнія накладныя выдаткі.

Ад мэтаду кампэсацыі страты па экспорце вялікім налічэньнем на імпартныя тавары Белдзяржгандль павінен адмовіцца. Нар. Кам. Гандлю трэба ўстанавіць гранічныя надбаўкі на асобныя заграічныя тавары.

РСІ запрапанавала Белдзяржгандлю тэрмінова прыняць меры да самага жосткага скарачэньня і поўнай ліквідацыі ўсіх нявытворчых выдаткаў і скараціць і зрабіць танней свой апарат.

Наркамгандлю БССР павінен у двухтыднёвы тэрмін пераглядзець сетку аддзяленьняў і пунктаў Белдзяржгандлю, каб іх скараціць і ўсправадзіць з пункту погляду мэтазгоднасьці і існаваньня і магчымасьці перадачы загатоўчых функцый каапэрацыі.

За парушэньне дырэктыву ўраду аб рэжыму эканоміі, што выявілася ў самавольным павялічэньні фонду зароботнай платы і шэрагу нявытворчых выдаткаў, РСІ БССР паставіла перадаць Праўленьне Белдзяржгандлю пад дысцыплінары суд.

## Сьвяткаваньне гадавіны Парыскай Камуны ў Менску.

Менская арганізацыя МОПР'у наладзіла дзень 18-га сакавіка ў Доме Культуры ўрачысты сход сяброў сваёй арганізацыі. Заля да адказу напоўнілася таварышамі, сярод якіх—шмат сябраў-студэнтаў у буржуазных турмах.

У прэзыдыум запрашаюцца прадстаўнікі партыйных і прафсаюзных арганізацыяў. Гучнымі воплескамі заля прывітала вэнгерскага рэвалюцыянера і члена выканкому МОПР'у тав. Біхари.

## Аб чым гаворыць гісторыя.

Ськратар Менскага акругнаму тав. Ануліе зрабіў даклад аб тым, як увяў у свае рукі ўладу парыскі пралетарыят—Парыская Камуна.

Парыская Камуна была першым вопытам пераходу ўлады ў рукі арганізаванага пралетарыату: на абмылках заўчасна і гэралічна загінуўшых камунараў Кастрычнік мог давесьці да канца свае заваёвы.

У чым асноўная абмылка Парыскай Камуны? У тым, што дзельчы Камуны пакінулі цалкам увесь стары апарат, апарат разбэшчанага і сапсутага капіталістычнага ладу. Кастрычнікавая рэвалюцыя запавычала ў Парыскай Камуне прынцып дыктатуры пралетарыату, але разбурыла ўсю спадчыну парызму, увесь дзяржаўны апарат, які многімі стагодзьдзямі будаваўся на прыгнечаньні і ўціску працоўных.

— І ў часы Парыскай Камуны і зараз, гаворыць дакладчык,—буржуазяе ня ведае літасьці да сваіх клясавых ворагаў. Калі была задумана Парыская Камуна, 35 тысяч чалавек азьвэрала буржуазяе расстраляла, а ўсяго было пакарана да 100 тысяч рабочых. І ў наш час капіталісты не зьмянілі сваіх мэтаў барацьбы з рабочай клясай. Мы бачым, як фашысцкая Італія асыгнае буйныя сумы на пабудову новых астрагаў для рабочых; у Баўтары пануе нячужаны тэрор і нязлічаныя забойствы рабочых і сялян; у Літве мы таксама нядаўна бачылі прыклад нячужанага разгрому рабочых арганізацыяў.

А што адзначаюць усе махінацыі капіталістычнай зграі, калі яна імкнецца абкружыць Савецкі Саюз варажым ланцугом? Буржуазяе бачыць гаспадарчыя і культурныя посьпехі вызвалёных рабочых і сялян Савецкага Саюзу; яна бачыць, каб рабочыя і сяляне ўсяго сьвету не пайшлі на гэтую шляху. Вось чаму буржуазяе так бязьлітасна душыць усялі ўдзмы рэвалюцыйнага руху ў сваіх краінах і сядзіць у астрогі лепшых правадзьроў рабочых і сялян.

А таму наш абавязак, абавязак вольных рабочых і сялян, дапамагаць афірам капіталістычнага ладу, якія сядзіць у астрагах за рэвалюцыйную барацьбу.

Парыская Камуна загінула ў няроўнай барацьбе, але Чырвоны штандар Парыскай Камуны моцна трымае ў сваіх руках пралетарыят Савецкага Саюзу, і справу Парыскай Камуны мы даведзем да канца.

## Прывітаньне ад пралетарыату Вэнгры.

Тав. Біхари вітаў сход ад імя пралетарыату Вэнгры.

У Вэнгры савецкая ўлада праіснавала толькі 133 дні. Антата дапамагла вэнгерскай буржуазяе задуміць маладушную савецкую ўладу. Развужаная буржуазяе дапуськала нячужаны гвалт і зьверствы ў адносінах да перажоных рабочых.

Рабочыя Савецкага Саюзу павінны памятаць, што сіла—толькі ў аб'яднаньні, што, дапамагаючы зьняволеным палітычным барадб'ітам капіталістычных краін, мы дапамагам хутчэйшаму набліжэньню ўсясьветнай рэвалюцыі.

## Падарункі зьняволеным.

Менская арганізацыя МОПР'у трымае шэфства над палітычнымі вязьнямі Беларускай турмы. Цэлы шэраг жывочых арганізацыяў дапамогі афірам капіталістычнага ладу сабралі наміж сваіх сяброў розныя рэчы (блізіну і інш.).

Ад работніц МБВ выступіла тав. Майсейчык. У палкай прамове тав. Майсейчык абмялявала дзякае становішча палітычных вязьняў у капіталістычных краінах. Іх жонкі і дзеці засталіся бяз хлеба; буржуазяе не дапаможа ім. Мы павінны ім дапамагчы, чым толькі можам.

У дзень Парыскай Камуны ўсе павінны запісацца ў шэрагі МОПР'у. Наша дапамога вязьням капіталу—гэта шлях да ўсясьветнага Кастрычніка, да ўсясьветнай рэвалюцыі.

Апроч таго, паступілі падарункі: ад дзіцячага саду № 7, ад Ляхаўскага жаночага раённага к-ту, ад работніц Шклоўскага ад 31 школы, ад жонак рабочых МІРО, ад ачайкі МОПР'у ЖАКТ'у № 37 і інш.

Сход ухваліў паслаць прывітальную тэлеграму палітычным вязьням Беларускай турмы і рашуча пратэставаць супроць наладжваньня надзвычайнага суда над вэнгерскім рэвалюцыянерам Садо.

## Аб беларускіх раках і кіеўскіх сланёх.

Пра апошнія «ваенныя» апэрацыі паміж беларускімі ракамі і кіеўскімі сланямі раскажам ніжэй. Пачнём з гісторыі гэтай «ваіны», якая прыведзена ў «Правду» № 63 ад 18 сакавіка г. г.

Гэты паўтара таму назад дрожджы Кіеўскага харчтрэсту засталіся. Няма ім поўнага збыту, хоць плач. Доўга думалі дырэктары-спэцы і, урэшце, прадумалі:

— Ва ўсім вінавата эцкетка з маркай «Слон».—кажа галоўны Кіеўскага трэсту. Несымпатычная жывёла: усю публіку разагнала. Разжалавалі трэба сланя. Прапаную замяніць яго іншай маркай, хоць-бы ў выглядзе рака.

Вось і разжалавалі сланя ў рака. Перафармавалі сланя ў чырвоны колер, зьменшылі фігуру, дадалі рачую галаву да галавы, рачы зад да зад і пусьцілі ў ход.

Яно, праўда, ня зусім складна вышла: слон чырвонага колеру і пры ім ракавыя канечнасьці спераду і ззаду. Аднак, ня бяда—пойдзе за рака.

З таго дня српавы на рынку пашлі добра. Дрожджэй нават не хапала. Рак дапамог. І раптам, праз месяццаў 2, вышаў няпрямны канфліт.

Ідзе кіеўскі дырэктар па вуліцы і бачыць плякат у дзьве фарбы:

«Белхарчтрэст папярэджае спажыўцоў, што за апошнія часы зьявіліся ў продажы дрожджы з маркай, падобнай пад нашу гандлёвую марку „Рак“. Падрабка гэта—тулава сланя і канечнасьці рака. Зьвяртаем увагу на гэту грубую падрабку. Патрабуіце марку толькі „Рак“ № 55».

А па абодвы бакі тэстусу рысункі дадзены: зьлева—беларускі рак сапраўдны, з справа—

«Рак у слане» кіеўскай вытворчасці.

Так і прышлось кіеўцам зьняць свае падрабленыя эцкеткі. А чым далей, усё разумней становіўся Кіеўскі харчтрэст. Стаў больш нахонт якасьці прадукцыі і танных цэн кляпаціцца. Ажывіўся попыт на рынку. Кіеўскія дрожджы дабіліся добраі славы ў рэспубліцы. Сланя паставілі на старое месца.

Прышоў 1927 г., і зноў гісторыя вышла. Толькі вінаватым аказаўся ўжо ня кіеўскі слон, а беларускі рак. Крыўдна стала Беларускаму харчтрэсту, што кіеўскага «Слона» з рук рачы, а беларускага «Рака» абыходзіць. Заказаў эцкетк колерам, узорам і шрыфтам пад кіеўскі, толькі замест сланя—бегемота ўставіў. Пакупец у зоолягі ня надта ўжо пісьменны: дзе яму шэрага сланя ад шэрага бегемота адрозьніць? Так яно і вышла. Пад аховай шэрага колеру кіеўскай эцкеткі Беларускай харчтрэст стаў адваўваць свае павідзі на рынку.

Тады Кіеўскі харчтрэст яму таксама плякат у дзьве фарбы націсь:

«Унікайце падрабак! Купляйце дрожджы толькі маркі „Слон“. Беларускай харчтрэст вышчэціў у продаж дрожджы ў якасьці, падобнай да нашага таварнага знаку. Гэтыя дзеі з боку Беларускага трэста, які вітань, выклікаюць нематчынасьцю канкураваць з высокай якасьцю дражджэй Кіеўскага харчтрэсту і разьлічаны на неасьведомленасьць спажыўца. Папярэджаючы даверчага пакупца, мы даём прыклад нашага эцкетку і прыклад эцкетку Беларускага харчтрэсту. Унікайце падрабак!».

А зараз некалькі лічаў і пра апошнія «ваенныя апэрацыі».

У Менску кілі менскіх дрожджаў каштуе 1 р. 64 к.

У Кіеве гэтыя самыя менскія дрожджы каштуюць 1 р. 42 к.

Гэта, бачыце, Белхарчтрэст заваўвае украінскі рынак: беларускі рак вядзе ваіну з кіеўскім сланём. Між іншым наш харчтрэст, прадаючы ў Кіеве свае дрожджы на 1 р. 42 к., нічога ня траціць, бо сабекошт дражджэй абыходзіцца ў 1 р. 36,5 кап.

Акупацыя беларускім ракам Украіны можа і была-б добраў рэчай, каб Кіеўскі харчтрэст ня думаў, што акупацыя украінскім сланём Беларускай ня менш добрая рэч. Вось апошні і прадае ў Менску свае дрожджы на 1 р. 50 кап. за кілі. А беларускі спажывец адвідае свой «дражджывы патрыятызм» і купіць кіеўскія дрожджы, бо яны яму каштуюць на 14 кап. танней.

Зараз, праўда, Наркамгандлю БССР звярнуў сваю ўвагу на «ваенныя апэрацыі» беларускага рака і кіеўскага сланя. Наркамгандлю звярнуўся да старшынні ВСНГ БССР з просьбай зрабіць уплыў на Белхарчтрэст, каб ён прадставіў Беларускаму спажыўцу тыя-ж пераважнасьці на свае ракі, якія мае на беларускія ракі ўкраінскі спажывец. Гэта значыць, што трэба зраўняць у дражджывых правах беларусоў з украінцамі і прадаваць у Менску беларускія дрожджы на 1 руб. 42 к., таксама, як на Украіне.

Калі гэтага ня зробіць Белхарчтрэст, то менскія грамадзяне самі, мусіць, знойдуць шлях, каб дастаць сабе беларускага рака: яны будуць вазіць яго з Кіева. Гэта ўсё-ж такі абдыдзецца танней, чым купляць нашага рака ў нас-жа, на 16 кап. на кілі.

Ітак, няхай жыве новы найтаннейшы шлях беларускага рака для Менскага спажыўца—Менск-Кіеў-Менск!

Аптымісты.

# ПЕРАВЫБАРЫ ГАРАДЗКІХ САВЕТАЎ.

## Студэнтам трэба даць месца для адпачынку.

(Б. А. У.)

17 сакавіка ў актавай залі ВДУ адбыўся выбарчы сход прафаму і студэнтаў мэдфаку. З агульнага ліку 796 студэнтаў—выбаршчыкаў на выбары дэпутатаў у гарадзкі савет, зьявілася 400 чал., што складае больш 50 проц. Да навазу дэпутатам у гарсавет мэдфакаўны дадлі каля 16 новых пунктаў чыста практычнага зместу:

- Узмацніць барацьбу з прастытуцыяй шляхам ліквідацыі беспрацоўя сярод жанчын.
- У мэтах зьнішчэння хуліганства на аграінах трэба спыніць гандаль сьпірта.
- Гарадзкому савету трэба паклапаціцца аб адчыненні влюбю для студэнтаў.
- Неабходна зьнішчыць грубыя адносіны з боку служачых кааператываў да пацуцаляў.
- Зрабіць належныя захады, каб ува ўсіх амбулаторных студэнтах аказвалася мэдпамога такасама, як і застрахованым.
- Неабходна павялічыць лік месцаў для студэнтаў у дамох адпачынку.
- Нарэшце—самае галоўнае—выбары.
- Амаль аднагалосна дэпутатамі ў Менскі гарсавет ад мэдцынскага факультэту абраны: Гурвіч—рабочы, металіст—член ЦК БПБ, Хадаровіч, Шульц, Антонава і Першукевіч; усяго 5 чал., з іх членаў і кандыдатаў партыі 3, беспартыйных 2, у тым ліку адна жанчына.
- Кандыдатамі ў дэпутаты гарадзкага савету абраны: Шычко і Паўвнер, абодва беспарт.
- У канцы сходу ўхвалена пастанова аб адлучэньні 1 проц. ад стыпэндыі на карысьць працоўных Заходняй Беларусі, якія змагаюцца за вызваленьне з-пад удзіску капіталу. Студэнт.

## Заўвагі да коннага пункту.

У пашырэнні М «Савецкае Беларусі» пісалася, што справядліва кампанія аб дзейнасці гарсавету перад членамі саюзу працаўнікоў асьветы прайшла ня добра, што к канцу сходу засталася ня больш 90 чалавек з прысутнічальных 195 з пачатку. Гэтал памылка на перавыбары была выбаршчыкамі выпраўлена. На перавыбары, якія адбыліся 13 сакавіка, зьявілася 250 асоб, з іх 114 жанчын. Па кожнаму пункту наказа былі ўнесены тыя ці іншыя папраўкі і дабаўкі. У большасці выбаршчыкі спыніліся на пункту аб камунальнай гаспадарцы. Заўважаны такасама пытанні кааперацыі, асьветы і інш.

Унёшны ўсе папраўкі і дадаткі, прыступілі да перавыбару. Абрали 6 дэпутатаў з іх адна жанчына і 3 кандыдаты з іх 1 жанчына.

Мазыр. Зьм. Падлужны.

## Слова маладых кааператараў і настаўнікаў.

Агромністкая зала Белпедтэхніку. Яна сёння напоўнена студэнтамі двух тэхнікумаў: кааперацыйнага і педагагічнага. Усіх выбаршчыкаў 329 чал. На сход зьявілася 252. Актыўнасць выдаючая, 80 процантаў студэнтаў арганізавана прышлі, каб паслаць сваіх дэпутатаў у гарсавет.

Уважліва слухаюць наказ. Дашлі да кааперацыі—кааператары настаражылі вушы.

— Трэба пашырыць і механізіраваць хлебпячэнне кааперацыі, а то паняволе к прыватнаму ідзеш.

## На выбарчых сходах.

Трэба сказаць, што сялян адразу з некалькіх вёсак на адзін сход ня лёгка сабраць. Да таго-ж цяпер разліў—вясна—гразка.

Іншыя сьляне баіцца ў балота засадзіць бо-ты. І таму з вёсак—Чырвоная Слабада, Шэпятаўна і Грабельна на сход выбарны зьявілася ня 181, а 85 сьляня.

Адны сход прайшоў актыўна. Сьляне шмат чаго казалі і радзіліся ў спрэчках аб тым, што гарсавет павінен рабіць у далейшым. І што дзеля гэтага трэба ўнесці ў наказ дадаткі.

Нарэшце рашылі так:

- Трэба, каб ня кідалі ў рэчку сьмецця.
- Забяспечыць апалам прыгараднае насельніцтва і
- забяспечыць дрывамі і рамянтам школы ў гарадзкой чарце.
- Вось такія былі ўнесены дадаткі ў наказ на гэтым сходзе.
- У дэпутаты абралі—Пашлаўскага Івана.

## Выбарчы сход працалектыву цырульнікаў прайшоў актыўна.

Прысутнічала—51 цырульнік і 11 утрыманцаў.

Цырульнік любіць пагаварыць! А на сходзе—раздолье. Амаль усе цырульнікі жадалі выказацца...

І вось сталі ўносіць у наказ дадаткі:

- Трэба набыць яшчэ адну машыну хуткай дапамогі! А... то, што адна машына? Бывае здараецца ў адзін час некалькі няшчасных выпадкаў... Тады—што?!
- І яшчэ:
- У дзіцячых ясель паменш пасылаць «барчужоў». У першую чаргу—туда павіны пападаць дзеці рабочых!.
- У дэпутаты папаў камсомолец Сідараў.

На сходзе жон і ўтрыманцаў саюзу дзрваапрацоўнікаў у наказ унеслі:

- Адчыніць аптэкі на аграінах гораду і

- Слаба працавала кааперацыйная секцыя.
- Агульны влюб для студэнтаў патрабен.
- А ў кіно і театр, ды лазню... Гэтакасама льготы патрэбна.
- Кааперацыйны тэхнікум без інтэрнату, без сталовні, ды і памяшканьне для заняткаў нізудышнае.
- Выбралі 2 сяброў і 1 кандыдата: з іх адзін сябра—БПБ—т. Страд, ЛКСМБ—т. Вібчыкаў і беспартыйнай дзяўчына т. Канцэлава.
- Сход закончыўся «Беларускай марсельскай».
- Віцебск. А. Чумак.

Адчыніць дзіцячыя пляцоўкі і школы на Камароўцы.

Абралі ў гарсавет 1 дэпутата і 1 кандыдата.

Медыцынская дапамога прыгарадным сьляням павіна быць узмацненая!—казалі на выбарчым сходзе сьляне вёсак—Сьляпянка, Чырвоная Урочышча і Урочышча Барсукі.

Адпущаць для прыгарадных сьляня апалам зьніжанаму тарыфу.

119 выбаршчыкаў (павіна было быць—277) абралі дэпутатам—Бельскага Васіля—селяніна.

Выбаршчыкі з савхозаў імя Ленерта, Сьцяклова, Р. Люксэмбург і райком саюзу працаўнікоў—на сход зьявіліся акуратна. Прысутнічала з 126—109 чал.

Пасля зачытаньня наказу дадаткам унеслі:

- Забрудаваць Людманцкую і Татарскую вуліцы.

І сапраўды, гэтыя вуліцы прычыняюць ня мала няпрыемнасцяў. Увесну, восень, альбо калі пройдуць дажджы, праз вуліцу з-за гразі невягта прайсці. Падводны вырат і тыя загразаюць па калёсы.

У сямьсаветах, што знаходзяцца ў прыгараднай чарце, неабходна адчыніць дзіцячыя кансультацыі!

Аб гэтым доўга і ўпарта, уносячы дадаткам у наказ, казалі жоны і ўтрыманцы рабочых саюзу транспартнікаў. Яшчэ былі дадаткі.

Узмацніць нагляд за патаемнымі продажами хлеба на віна.

Узмацніць ремонт рабочых кватэр.

На сходзе аднак мала было выбаршчыкаў—102, замест 385.

Гэты сход—рабочых мясцоў № 1 службы цягі МББ чыг. ст. Менск—быў вялікі

## АГРАНАМІЧНАЯ ДАПАМОГА САВЕЦКІХ ГАСПАДАРАК СЯЛЯНАМ.

Набліжаецца веснавая пасеўная кампанія і кожны селянін павінен паклапаціцца аб падрыхтоўцы свайго насення (ачыстка, адсартоўка) і аб зьмене свайго дражнага насення на лепшы гатунак, бо ад гатунку насення і чыстаты яго залежыць ураджайнасць.

Насення можна ачысьціць, адсартаваць, а таксама зьмяніць, ці купіць у савецкіх гаспадарках Беларусі. Савецкія гаспадаркі маюць 59 трыераў, 108 адсартовак, 111 веялак, праз якія можна будзе ў 1927 г. прапусьціць 128,444 пуды сьлянскага насення. Апроч таго, будзе прададзена і абмёна сьляням 73,462 п. жыта, 4,139 пуд. пшаніцы, 19,370 пуд. аўса, 5,450 пуд. ячменю, 1,465 пуд. канюшыны, 2,390 п. вікі, 980,200 шт. расады, 20,455 шт. шчэпаў.

Сьляне таксама маюць магчымасьць адрамантаваць у савецка-гаспадарчых вузьнях і майстэрнях свае сельска-гаспадарчыя машыны і прылады.

Так, у 1927 годзе савецкія гаспадаркі могуць адрамантаваць для сьляня 1800 плугоў, 700 барон, 26 жэняраў і 574 іншыя машыны. Праца будзе каштаваць на 10-25 проц. таньней звычайнага.

Апроч таго савецкія гаспадаркі могуць даць у карыстаньне бяднейшым сьляням плугоў на 4,470 дзён, барон на 4,495 дзён, веялак на 2,508 дзён.

Савецкія гаспадаркі маюць сёлета 102 жарабкі, 201 быкоў, 65 кнуроў і 10 бараноў, якімі можна пакрыць 2123 кабыл, 6,172 кароў, 1,557 свіней і 175 авечак. Злучка каровы каштуе 50 кап., кабылы—да двух руб. Савецкія гаспадаркі будуць прадаваць сьлянам 137 коняў, 28 жарабят, 130 кароў, 1,115 цялят, 25 свіней і 1,056 парасят.

Такім парадкам, савецкія гаспадаркі ўжо маюць магчымасьць разводзіць гатунковае насенне, племянную жывёлу і прадаваць іх у сьлянскія гаспадаркі.

У далейшым з кожным годам гэта праца будзе ўзмацняцца і дапамога сьлянскай гаспадарцы ад савецкай гаспадаркі павялічвацца.

Савецкія гаспадаркі зьяўляюцца прыладам калектывізацыі, індустрыялізацыі і будаваньня сельскае гаспадаркі на сацыялістычных асновах.

Аграном Т. Анціпенка.

па колькасці людзей. Прысутнічала—615 чал. з 884. Абралі 7 дэпутатаў і 3-х кандыдатаў.

У наказ унеслі такія дадаткі:

- Пашырыць сетку крам, што гандлююць у 2 зьмёны.
- На засыпаным балоце пры ст. Менск МББ—пабудоваць бульвар.

Ю. К.

## Абмылковы крок.

### (Менскі Савет Рабочых Дэпутатаў і Беларускі Нацыянальны Камітэт).

Было гэта 3 сакавіка ст. ст. 1917 г... Усе рабочыя, санітары і служачыя Ўсерасейскага Земскага Саюзу зьбіраліся ў сталовую Земсаюзу (цяперашні «Дом Прадасветы») дзе мусіў адбыцца сход дзеля заслуханьня дакладу аб рэвалюцыйных падзеях у Петраградзе. Ня помню добра хто быў абраны старшынёй сходу—здаецца тав. Позэрн, які і зрабіў кароткі даклад аб апошніх падзеях.

Інфармацыі былі не багатыя... Але для ўсіх прысутных быў ясен адзін, вялізарнага гістарычнага значэньня факт: манархія пала..

У Расеі рэвалюцыя!..

Перад гэтымі фактамі—ўсё рэшта была дробязь...

І гэтыя факты натоўкі ўсхвалявалі агромны натоўк слухачоў, што першы свабодны сход адбыўся заўважна сумбура.

Настрой быў надзвычайны, які толькі і можа быць у часы рэвалюцыі!..

Прамоўцы хацелі тут-жа адразу вырашыць усё набалеўшыя пытаньні праграмага характару.

Ня помню, ці па сваёй ініцыятыве, ці па даручэньні сходу, але зараз-жа пасля сходу тав. Міхайлаў-Фрунзе эвергічна ўзяўся за арганізацыю міліцыі, запісваючы дабрахотнікаў з прысутных, аб'яўляючы іх правы і абавязкі. Адкульсьці раптам зьявілася зброя і чырвоныя наркуўнікі, што мамантална было разабрана нановаспечанымі міліцыянерамі.

І ўсюды бегаву, даваў загады, раз'ясняў сярэдняга ўзросту, карацнасты, кучаравы чалавек у франжы «хакі», якому лёс суліў у недалёкай будучыне адыграць вялікую ролю аднаго са слаўных правадыроў пралетарыяту... Гэта быў у тыя часы вядомы над прэзвышчам Міхайлава бальшавік (тав. Фрунзе).

У гэтым-жа самым наскоі, дзе арганізавалася міліцыя, адбыўся першы арганізацыйны лютучы сход Савету Рабочых Дэпутатаў г. Менску з ліку прысутных на справядлівым сходзе.

Тав. Позэрн) сабраў каля сябе асоб 10-15 найбольш рабочых і санітараў-вайсковых з розных прадпрыемстваў Земскага і Гарадзкага Саюзу.

Адначасна абралі старшынёй гэтага сходу тав. Позэрна, які зьявіўся да прысутных, кажучы, што трэба выбраць сэкратара гэтага сходу.

Хтосьці ўсклікнуў: «Сэкрэтара і шукаць ня трэба—гэта спэцыяльнасьць тав. Заяц—Зайцава (я служыў тады адказным сэкратаром транспартнага аддзелу Запфронту).

Такім чынам я, нечакана для мяне, быў абраны сэкратаром першага рэвалюцыйнага сходу Савету Рабочых Дэпутатаў г. Менску.

Сход апрацаваў модус прадстаўніцтва наступнага сходу Савету—ад фабрычных прадпрыемстваў, ад вайсковых часцей, ад партыйных і нацыянальных арганізацыяў.

Усе ўдзельнікі сходу абавязаліся паведаміць ня толькі свае арганізацыі аб падзеях, але і суседнім, а таксама і арганізаваць выбары правамоцных дэлегатаў на далейшыя сходы Савету Рабочых і Салдацкіх Дэпутатаў. У гэты-ж вечар якімсьці чынам я спаткаўся з пакойным Лявоніям (беларускі пісьменьнік пад псеўдонімам Лявоні Ш.), які павёў мяне да нейкіх сваіх партыйных знаёмых, сярод якіх аказаліся масьцітыя народаводы пакойны Кавалік, вядомая будыстка Гурвіч і інш., мне не знаёмых.

Усе пераказалі тое, што ведалі з ровных крыніц аб апошніх падзеях.

І з энтузіязмам паведаміў аб апошняй сэнсацыі—аб стварэньні Савету Рабочых і Салдацкіх Дэпутатаў і працятаў чарнавы пратэст, падпісаны т. Позэрнам і мной, аб тымкі што адбыўшыся сходзе.

На другі дзень, 4 сакавіка, я інфармаваў аб гэтым-жа часовы «Беларускі Нацыянальны

\*) С.-д. інтэрнацыяналіст, вядомы пасля бальшавік.

Камітэт», які на дзень ператварыўся з «Менскага Беларускага Т-ва дапамогі пацярпеўшым ад вайны», і прасіў выбраць правамоцнага дэлегата ў Савет ад Паўнян. Камітэту.

Якое-ж было маё здзіўленьне, калі на мой энтузіязм, я пачуў ад прысутных гранічную крытыку майго выступленьня ад імя Нацыянальнага Камітэту на арганізацыйным сходзе Савету.

Мне было зазначана, што няма чаго там з «нейкімі» саветамі важдца, калі адчыняюцца для Нацыянальнага Камітэту шырокія перспектывы супрацоўніцтва з сапраўднай ўладай краю, якая была абрана ў Губернскай Земскай Управе ў відзе Менскага Камітэту грамадзкага парадку і бяспечнасьці, куды пасылае сваіх прадстаўнікоў і Бел. Нацыянальны Камітэт.

На гэту тэму найбольш мяне «крыў» і высьмеіваў благой памяці П. Аліксюк. Тут мяне паінфармавалі аб нарадзе, якая адбылася 3 сакавіка ў старшыні Губ. Земскай Управы пана Самойленка, які быў абраны грамадзянскім камандантам і, нібы-та, абяцаў беларускім прадстаўнікам сваё падтрыманьне ў справе аўтаноміі для Беларусі.

Як я на сходзе Камітэту ні даводзіў, што яшчэ няма ведама, хто будзе сапраўднай ўладай пасля рэвалюцыі, ці памяненны Савет Рабочых і Салдацкіх Дэпутатаў, ці паны Самойленкі, я амаль ні ў каго спачуцьця не атрымаў.

Можа гэта было яшчэ і таму, што будучы заападат маладым на палітычным грунце працаўніком, я хутчэй сваім мужычым «нутром» адчуваў усю важнасьць і неабходнасьць для маладога беларускага руху арганічнага зьвязку з новаствораным Саветам, але ня здоху пераказнаць у гэтым прысутных, якія на сваёй дробна-буржуазнай істэце ня лічылі для сябе магчымым у тыя часы буржуазнай рэвалюцыі «альянс» з Саветам. Усё-ж-такі часовага дэлегата «з мэтамі інфармацыйнымі» рашылі паслаць (здаецца абралі грам. Лявоніа), і да гэтага прычупіўся якраз той, хто найбольш на сваёй абшарніцка-клясавай прыродзе мусіў быць супроць Савету—гэта праслаўны пан Раман Скірмунт.

Гэты стары палітык і далёкабачны буржуі больш практычна падышоў да справы, зазначыўшы, што там зьявіцца для Беларускай мяцні шквдзіць, хаця, канешна, хваліцца гэтым перад кадоўкімі верхаводамі і заправіламі ня варта.

Часовасьць і нясталасьць зьвязку з Саветам «з мэтамі інфармацыйнымі» зрабілі тое, што павіна было быць—г. зн., што зьявіцца наогул у хуткім часе парваўся, і шлікі Савету Рабочых і Салдацкіх Дэпутатаў і Беларускага Нацыянальнага Камітэту, на вялікі жаль, саўсім размыліся.

І вось цяпер, калі мінула 10 гадоў пасля ўсіх гэтых падзей, цяпер, калі можна спакойна разабрацца і разважыць гістарычныя факты з беларускага палітычнага жыцьця часоў лютэўскай рэвалюцыі, толькі цяпер можна канстатаваць, якую агромністую хібу зрабіў Часовы Беларускі Нацыянальны Камітэт, які ня выбарыстаў магчымасьці і арганічнага зьвязку з Саветам Рабочых і Салдацкіх Дэпутатаў гор. Менску.

Калі бы дзеячы тагочаснага Камітэту былі больш далёкабачнымі і сьпелымі палітыкамі і гэты арганічны зьвязак утварылі, я схілены думаць, што першы пасля рэвалюцыі зьезд Беларускіх дзеячоў 25 сакавіка 1917 г. у Менску не паставіў бы на чале сталага Беларускага Нацыянальнага Камітэту на сваёй буржуазнай істэце клясавага ворага працоўных Беларусі, (якім зьяўляўся персана Р. Скірмунта), які адыграў у тыя часы такую фатальную для маладога Беларускага руху ролю.

Калі бы памяненны зьвязак з Менскім Саветам у свой час адбыўся, то я пераконаны, што шлікі некаторай часткі Беларускай інтэлігенцыі, якія ў канцы канцоў усё-ж такі прыйшлі пад сьцягі Вялікага Кастрычніка і дыктатуры пралетарыяту,—ня былі бы такімі забытымі па дарозе да савецкага Менску.

Абмылковы крок 10 гадоў таму назад быў зроблены і вынікі яго так вялікі, што яшчэ і дагэткуль ня ўсе беларускія дзеячы і ня ўсюды змагі яго паправіць.

Л. Заяц.

# Барацьба за рэжым эканоміі.

## Агні на балоце.

Зараз экскурсанты едуць на Волкабуд. Едуць каб сваімі вачамі паглядзець на самую буйнейшую пазму рэвалюцыі. Слава аб гэтай пазме хутчэй ветра пра-бегла па нашых сацыялістычных рэспубліках.

Праз год, праз два новы пачок ужо мясцовых эк-скурсантаў вальне вольгу мясцовасць дзе я зараз стую.

Зараз гэта мясцовасць напрыглядна. Нізкія тып-ныя беларускія хаткі, дзе можа і цыпер па начох жгуць сухія лучыні.

Гэтыя хаткі разбегліся на многа, многа вёрст кругом. Якімі жаднымі вачамі глядзяць хаткі, іх жыхары на гэту новую народжуючуюся будую. З даўка, адзінка нават ішам праходзяць маладыя і старыя селяне.

Прыходзяць. Качаюць галавой. Многія я вярна. І сапраўды цяжка паверыць.

Вось тут, дзе зараз мірна дрэмлюць балоты, шуміць і ляе чарот... загарана агні. Цяжка, цяжка мо-жа каму, што на прымычна гэтаму паверыць. А па-верыць треба.

Дамоўнае балота, адно з самых вялізных балот у Віцебскай акрузе. Каля яго знаходзіцца шэраг мен-шых балот. І ўсе яны сабой складаюць самае каштоў-нае, дарагое багацце нашай рэспублікі.

Ціха і спакойна ляжаць балоты. Ляжаць гадымі, дзесятымі гадоў. З кожным часам усё больш багац-це накапываецца ў іх. Таўсечы пласт торфу.

І ўрэшце наступнае такі дзень, калі гэтае прыро-дае багацце чалавек пачынае выкарыстоўваць.

Для Дымюскага балота гэты дзень наступіў.

Экскурсанты, якія прыдуць сюды праз два тры га-ды ўсюім не пазноў гэтай мясцовасці. Вось тут разб'іта гладкая пляцоўка. Потым яе ня будзе. За гэ-го на гэтым месцы вырастане будуюца з агр.мадымі карпусамі з чэбакробнай трубай.

Куды небуць расасуца і гэтыя хаткі.

Для Віцебскай акругі новая будуючаяся электрыч-ная станцыя мае значэнне ня меншае чым для Ле-нінград-Волкабуд, чым Шатурка.

У адным Віцебску па скромных даляках налічва-ецца звыш 40 дробных электрастанцый. Можна сабе ўявіць колькі яны каштуюць нашай дзяржаве.

Расьліе прамаславасці. Пашыраюцца ліні. Уста-наўляюцца новыя машыны. Але чым воль карміць іх. Энэргія яма.

Новая станцыя дасць электрычную энэргію. У гэ-тым яе вялікае значэнне.

Будуюца станцыя ўжо пачата. Загатоўлены матар'я-ля. Заказаны машыны, турбагенератары, катлы.

1928 год будзе для Беларусі годам надзвычайнай рэдасці. Да гэтага часу станцыя ўжо будзе будаў-ніцтвам скончана.

Будуюца станцыя скончыла. Яна гатова!

Каго абслугоўваць?

— Прамаславасці, чыгунку, телеграф. Жыхарства.

На гэта треба энэргію ў 7017,950 кв. Станцыя гэтую энэргію дасць.

Моцы хопіць!

Дзе-ж эканоміі?

А вось дзе яна. Станцыя атапліваець выключна торфам. 950.000 пудоў торфу даюць у год балоты. Дарож'як атопкі, колькі треба. Ад дзяшовага ападу—дэшавае энэргія. Замост 16 к. 1 км. час, будзе абходзіцца нашай прамаславасці ў 5 к. Капе-сняя розніца, а ў год мільён эканоміі.

Зараз тут напрыглядна. Кругом пустыя, сумныя балоты.

Адна ад другой на вёрсты разбегліся хаткі.

Пройдзе год, пройдзе два і суды недарэмна паця-куць патокі экскурсантаў.

Сваімі вачамі ахота паглядзець на новую пазму вялікай рэвалюцыі. Янім Садоўні.

Віцебск.

## „Прынцып гаспадарчай дзейнасці“.

Зусім нядаўна ў адной з Менскіх газет пісалася аб тым, як рэжым эканоміі ажыццяўляецца ў ЦК Чырвонага Крыжу Беларусі. Між іншым прыводзіліся лічбы, што больш адной трэці ўсіх сродкаў Чырвона-га Крыжу ўходзіць на ўтрыманьне яго апарату.

Нажалі ЦК Чырвонага Крыжу ня змываюць у друку, як гэта вышла памылка, ці няўважлівасць пры расходванні сродкаў, а між іншым грамадзян-ская думка гэтым вельмі цікавіцца. Зараз нам зноў да-дзёлася сустрэцца з дзейнасцю Чырвонага Крыжу, праўда, па другой лініі.

Выпадкова нам на вочы папаліся дзве кніжкі. На адным экзэмпляры на тытульнай старонцы на-пісана: «Беларуская Таварыства Чырвонага Крыжу. Бюле-тэнь № 2-3. Кастрычнік-лістапад 1926 г.»

На другім экзэмпляры на тытульнай старонцы тое самае, але трохі іначай: «Беларуская Таварыства Чырвонага Крыжу. Бюле-тэнь № 2-3. Кастрычнік-сьнежань 1926 г.»

Розніца такія: першы экзэмпляр—№ 2 за месіцы кастрычнік-лістапад, а другі экзэмпляр № 2-3, плюс яшчэ трэці месіць—сьнежань.

Глядзім надрукаваныя матар'ялы і бачым такую розніцу: у № 2-3 ідзе перадавы артыкул «Пяць год».

У № 2 артыкул гэтага віда, а зразу ідзе артыкул «Новыя задачы гаспадарчай дзейнасці» і г. д. У № 2-3 гэты артыкул ідзе пасля артыкулу «Пяць год».

Далей ўсе матар'ялы супадаюць аж да 36 старонкі. Супадае нават і нумарацыя старонак, ня глядзячы на лішні перадавы артыкул (тытульная дзве старонкі не панумараваны).

З 36 старонкі пайшла ўжо розніца ў матар'ялах: у № 2 ідзе «дифрового отчета», і г. д. у № 2-3 гэтага віда, а надрукаваны «принципы построения бюджета» Беларускаго Общества Красного Креста», пасля артыкула «о практической работе» і г. д. Пасля ідзе хроніка [змяняльна наводзіць № 2]. У № 2 хроніка ідзе пасля «дифрового отчета».

Далей у абодвух нумарох змяняюцца жыццё. Нумар 2 канчаецца бібліяграфіяй. Нумар-жа 2-3 мае перах бібліяграфія артыкула «у союзных товари-ствах», «фізкультура і пазарскі рух». І канец.

Гэтыя кніжкі адрозніваюцца адна ад другой.

З друкарскага тэхнічна я маю здаць. Але ўсё-ж здаецца мне, што друкаваныя кніжкі каштую грошай. Гэтую маю думку пацвярджае і само «Таварыства Чырвонага Крыжу», напісаны на вокладцы гэтых кніжкі, што яна выдана «комтам ЦК Беларускага т-ва Чырвонага Крыжу».

Яно, канешна, вельмі добра, што мы раптам стаі- такімі багатымі, што наш Чырвоны Крест мае такі «комт», які дае яму магчымасць перадрукаваць кніжкі, калі патрэбны ў іх невялічкія змены.

Ніхто ня скажа, што ня добра мець вялікія «ком-ты». Але ўсё-ж нека трохі цікава, для чаго гэта ўсё робіцца? Можна гэта метада з новых задач гаспадар-чай дзейнасці? альбо «принципы построения бюджета».

У бібліяграфіі № 2 у раздзелі на «Беларускую медыцынскую думку» пісалася: «школа толькі, што «Бе-ларуская медыцынская думка» выдаецца на расейскай мове, Беларускае таварыства мабыць дэ рэдакцыі «Думкі» яшчэ не дайшла». У нумары 2-3 гэтага віда.

Мо' гэтае скарачэнне адносіцца да «рэжыму эканоміі» месца ў часопісе?

Хто яго ведае. «Цёмнае дзела, бацьра!»—як сказаў некалі асабовы скаратар савуна: а даўнейшага судзь-даі Шамякі.

М. А.

## „Рэжым эканоміі“, ці кіно для заможнай часткі вёскі?

За апошнія 2 гады Наркамасветы і Белдзяржкіно правалі вялікую працу ў галіне кінофікацы беларус-кае вёскі.

Калі ў 1925-26 годзе кіно-перасоўкамі абслугоў-валася толькі 25 районаў (на адной перасоўцы ў райён), то ў наступным 1926-27 годзе іх ужо ма-ецца 50 і як моту Наркамасветы сабе ставіць і 10-й гадыне Кастрычнікавай рэвалюцыі мець 100 кіно-перасоўкаў, г. зн. па адной перасоўцы на кожны райён Беларусі.

Гаварыць аб гэтай карысці, якую прыносяць сваёй працай кіно-перасоўкі, зацікава. У Наркамасветы, Белдзяржкіно і ў другіх установах маецца шмат матар'ялаў і лістоў у вёсцы аб тым, як цікавіцца і дзякуючы глухія куткі Мазырыччыны і Случчыны за той свет і тым веда, якім ім першы раз у жыцці прышося пабачыць ў кіналятах «Броненосец По-томкин» і «Власть Советов».

Але-ж і ў гэтай вельмі ўдзячнай вялікай працы палітычна-асветныя ўстановы зрабілі адну памылку, у якой не жадаюць нават і прызнавацца. Гэта памылка ставіць пад небяспеку ўсю тую карысць, якую прыносяць кіно ў вёсцы і наогул усе вынікі гэтай працы.

Справа ў тым, што Наркамасветы дазволіў рай-ённым кіно-перасоўкам рабіць платныя кіно-сеансы ў высокай мясцовасці. Гэты дазвол быў выданы тым, што з першых дзён працы кіно-перасоўкаў зьявілася неабходнасць у невялікіх ородах на розныя трэ-бавы выдаткі, галоўным чынам, на перавоз кіно-перасоўкаў з месца на месца. Так як гэтыя выдаткі ня былі прадугледжаны дзяржаўным бюджэтам, Бел-дзяржкіно не нашло іншага спосабу, як дазволіць платнае кіно ў вёсцы для пакрыцця гэтых выдаткаў. Такім чынам, за ўвесь 1925-26 г. было сабра-на

486 р. 01 кал., і за першую палову 1926-27 году 181 р. 67 к.

Між тым, гэты дазвол платных сеансаў у вёсцы зьявілася бяспрыгодна неамаглым і палітычна ня-вытрыманым крокам, бо 1) гэта ў корані рушыць прынцыпы бескарыснасці кіносеансаў у вёсцы, які быў закладзены пры грунтоўным пры арганізаванні кіно-перасо-вак, 2) гэта фактычна знішчае вельмі значную ча-стку высокай беднаці карыстанца кіно, бо агаворка ГПП у сваім аб'ектыві аб тым, што платныя сеансы павінны рабіцца толькі ў вялікіх сёлах і мястэчках, амаль што нічога не выпраўляе. Апроч таго, што на практыцы вельмі цяжка абмежаваць вылікае і невялі-кае сяло, але нават, і ў вялікіх сёлах і мястэчках ёсць ня мала беднаці, якая ні ў якім разе ня пойд-зе на кіносеанс нават пры каштоўнасці білетаў у 5 кал.

Між тым, вядомы нават такі вывадкі, калі кіно біра к сабе якая-небудзь ката-чытацкія ці Нарком і і ставіць платныя сеансы па вельмі значнай пава, з якой частка ідзе ў Белдзяржкіно; а частка—на кар-мысць хаткі-чыталні, Нардона. У выніку ўсё гэта не дае бяспрыгоднай часткі вёскі магчымасці глядзець тое кіно, якое ім дзяржава прыслала.

Таксама гэты дазвол платнасці дае поўную маг-чымасць кіно-механікам на месцы рабіць беззакон-ны і злеўжываны, бо раз прынцыпы бескарыснасці адменены і ў гэтым маецца хопь колькі небульз заво-ных платных білетаў, то ён межа на гэтай падставе рабіць платныя сеансы ва ўсіх вёсках (і па другіх білетах, і нават, у абмен на харчаваньне) аб чым ня толькі Наркамасветы, а нават і РЭК ня будзе нічо-га ведаць. І мары Галоўналітасветы аб тым, каб кі-равань гэтымі платнымі сеансамі сядзячы ў Менску, застаюцца толькі марамі.

Між тым, як відаць з вышэй прыведзеных лічб (гэта

## ДА УСЕСАЮЗНАГА ЗЬЕЗДУ САВЕЦКІХ І ГАНДЛЁВЫХ СЛУЖАЧЫХ.

Сёння 20-га сакавіка ў вялікай залі влюб «Совторгслужащих» адчыняецца VIII усебелару-скі зьезд саюзу савецкіх і гандлёвых служачых.

Праца зьезду супадае з вялікімі задача-мі: удзел саюзу ў барацьбе за зьніжэнне цен і выкараненне бюракратызму ў сав. апа-раце. Гэтыя два важныя і актуальныя моман-ты зьяўляюцца, як кажуць, «гваздамі» зьезду.

Пытаньні зьніжэння цен і барацьбы з бюра-кратызмам будуць займаць адно з галоўных месц. Зьезду прыдзецца выслушаць даклад Нар-камгандлю БССР і НК РСІ БССР аб працы, якую яны выканалі ў гэтай галіне, і агучыць- мі сіламі адшукаць новыя шляхі для канчат-ковага зьнішчэння бюракратызму ў сав. апа-ратах і для сапраўднага зьніжэння цен. Зьезд павінен зьявіць самую сур'езную ўвагу на гэту частку працы і павінен сваю сваю сло-ва. Саюз у далейшым павінен прыняць самы актыўны ўдзел у гэтых працах і дапамагчы сваім членам аздаравіць савецкі апарат. Эканом-праца ў установах і прадпрыемствах саюзу за год дае багаты матар'ял дзеля высвятлення- цага шэрагу пытанняў, зьвязаных з палеп-шаньнем і спрашчэннем савецкага апарату. Ня менш важнае месца ў працах зьезду будзе займаць абарончая праца саюзу. Зараз, у зьвязку з скарачэннем штатаў, вока саюзу асабліва важна, бо гэта не сакрэт, што адной-рукой звальняцца, а другой прымаюць.

Супроць гэтага зла треба барацьба змага-цца і зьезд павінен вынесці сваю аўтарытэтную рэзалюцыю.

На зьездзе будзе зроблен даклад аб працы Цэнтральнага Камітэту саюзу СССР, для чаго спецыяльна прыяжджае з Масквы прадстаўні-ЦК т. Трафімаў. Доклад ЦК дасць малюнак працы нашага саюзу ў адносінах сувязі і жы-воў узаемнай інфармацыі.

Прадстаўніц тыднёвая цяжкая праца, пра-дстаўніц вырашэнне цэлага шэрагу забітаўца-цяжкіх пытанняў ва ўсіх галінах саюзнага жыцця. Стаць вельмі сур'езнае пытаньне аб новых формах клубнае працы, аб новых шля-хох культурнай, аб беспрацоўі і кадрававагай кампаніі, аб тэрыфным справачніку і шмат яшчэ аб чым.

Л.—скі.

## Вынікі барацьбы з растратамі.

Кампанія па барацьбе з растратамі распача-лася ў жніўні 1925 году. Да кастрычніка 1926 году, ці за 14 месіцаў, мы маем магчы-масць падвесці некаторыя вынікі гэтай ба-рацьбы.

У пачатку кампаніі заўважалася тэндэнцыя сярэд некаторых кіраўнікоў гаспадарчымі і гандлёвымі ўстановамі і прадпрыемствамі аб-межавацца ў адносінах да растратчыкаў мерамі хатняга ўздзейнічання. Нежаданьне ўзымаць крмінальную справу проці растратчыкаў тлумачылася нязначнасцю растратчых сумы, магчымасцю выплаціць растрату праз штоме-сячын адлік з пенсіі, спецыяльнымі заслугамі растратчыка перад устаною і г. д. Былі вы-падкі, калі меры растратчыкаў зьявіліся ў пера-водзе вінаватага з аднаго прадпрыемства ў другое ўнутры таго самага ведаства і гаспа-дарчай арганізацыі; здаралася, што да растрат-чыка прад'яўляўся грамадзянскі ісе праз гра-мадзянскі суд. Але, дзякуючы мерапрыемствам, праведзеным як па партыйным, так і савецкім напрамку, а таксама і ў нашай прэсе,—гэтыя ненармальныя зьявішчы былі лёгка знішчаны.

За час кампаніі праведзена ў кожнай акру-зе некалькі паказальных працэсаў, пераважна па справах, у якіх выявілася найбольшая зно-скасць растрат. Сюды ўваходзяць растраты з мотар лёгка пабагаццёў, растраты, зьвязаныя з іншымі злачынствамі, як падлогі, безгаспа-дарчасць, злеўжываньне, зьявіліся, пера-вышэнне ўлады і інш. і, нарочце, растраты пры ўдзе некалькіх чалавек.

За час кампаніі да кастрычніка 1926 году накіравана ў суд 2.650 спраў за растраты, прычым на суме растрат справы падзяляюц-ца так:

да 15 руб.	201 справа
ад 15 да 50 руб.	372
« 50 « 200 «	803

ад 200 « 1.000 руб.	777
« 1.000 « 5.000 «	280
звыш 5.000 «	46

Сума растрат па ўсіх судовых справах за 5 месіцаў 1925 году дасягае 613.209 рублёў; у першым-жа квартале 1926 г. яна складае 469.258 рублёў, у другім—486.477 рублёў і ў трэцім—263.331 руб. А ўсяго за 14 месі-цаў кампаніі—1.832.275 рублёў. З гэтай сумы да 50 проц. належыць выключыць на справы, накіраваныя да спынення і інш.

Гэтак, у канчатковым выніку мы маем: 1.832.275 р. (50 проц.—916.137 р. 50 к.—145.254) = 770.873 р. 50 к. Сума досыць знач-ная, але мерапрыемствы, якія праводзяцца на-шай партыяй і савецкай уладай па барацьбе з гэтым злачынствам, даюць ўпэўненасць, што гэ-та вялікая сума застаецца ў мінуўшым, а ў будучыне падобныя лічбы зьнішчацца.

Нагуральна паўстае пытаньне: якія-ж выні-кі гэтай кампаніі і ў якім напрамку пасоўваюц-ца справы па растратах? На гэта запытаньне можна адказаць таксама лічбамі.

К пачатку кампаніі на 1 жніўня 1925 г. было ўлічана 404 справы аб растратах на суму 145.264 руб.; на 1-га студзеня 1926 г. заставалася 405 спраў на суму 116.515 руб.; на 1-га красавіка—446 спраў на суму 236.043 руб.; на 1 ліпеня 383 справы на суму 190.650 руб.; на 1 кастрычніка 387 спраў на суму 234.716 рублёў.

Такім чынам, мы бачым, што большасць спраў брыху зьменшылася, але сума растрат ідзе па крывой лініі ўверх, інакш кажучы, колькасць ператвараецца ў якасць. Так, на 1 студзеня 1926 г. спраў па растратах на суму ад 200 да 1000 рублёў лічылася 85, ад 1.000 да 5.000 руб.—27 спраў; на 1-га ка-стрычніка спраў першай катэгорыі заставалася ў сьледных 98 і апошняй—40; значыць, гэты

катэгорыя спраў бязумоўна павялічылася.

Апошнія даныя гавораць за тое, што ба-рацьба з растратамі ні ў якім выпадку ня можа лічыцца закончана; яна павіна быць паглыб-лена і прадоўжана. Мерапрыемствы па барацьбе з растратамі павінны быць увязаны з кампані-яй па барацьбе за рэжым эканоміі.

Найбольшая колькасць растрат да гэтага часу наглядзецца, галоўным чынам, у Менскай, Барысаўскай, Віцебскай, Вабруйскай і часткова Магілёўскай акрузе. Так, па Менскай акрузе сума штомесечных растрат вагаецца ад 60 да 92 тыс. руб., па Барысаўскай—у першай па-лове леташняга году—ад 80 да 86 тысяч руб-лёў; у 3-м квартале наглядзецца рэзкае змян-шэнне крывой з 80 тысяч да 7 тысяч у ме-сяц; па Віцебскай акрузе—ад 8 да 25 тысяч рублёў; па Вабруйскай акрузе сума растрат з месіца ў месіць ідзе на павышэнне; у студзені сума растрат складала 8 тысяч руб., у сакаві-ку—33 тысячы, у чэрвені 59 тысяч, у жніўні 61 тысяча і верасні 66 тысяч руб., па Магі-лёўскай акрузе сума растрат вагаецца ад 9 да 34 тысяч рублёў.

Барацьбу з растратамі ў паказаных акру-гах на бліжэйшы час треба яшчэ больш па-шырыць; треба прыняць рашучыя меры да тэр-міновага прагляду спраў па ўсіх стадыях пра-цэсу, скарацішы да мініму тэрмін між зла-чынствам і мерай сацыяльнай абароны.

Само сабою зразумела, што мы ня мыслім барацьбы з гэтым злом толькі па лініі рэпрэ-сіі. Барацьба павіна ў першую чаргу насіць прафілактычны характар. Треба яшчэ і яшчэ раз прагледзіць асабовы склад устаноў, якому давяраецца ахова матар'яльных каштоўнасцяў; треба ажывіць дзейнасць рэвізійных камісій.

Мы часта чуем нараканні на нашы судовы-сьледчыя органы за павольнасць у рассьле-дванні спраў па растратах.

Ня тоімся, некаторыя справы па растратах зацягваюцца. Гэта бывае ад таго, што па спра-

вах аб растратах у большасці выпадкаў треба праводзіць экспертызу, для чаго треба выка-лікаць кваліфікаваных экспертаў, якіх часта ня месцы няма. Потым треба абслюдаваць усё ва-лізнае і складанае рахункаводства ўстановы, у якой зроблена растрата; праца экспертызы за-цягваецца на некалькі месяцаў.

Меры сацыяльнай абароны, ужываемыя на-шымі судамі да растратчыкаў, характарызуюц-ца наступнымі данымі: з разгледжаных па-сутнасці 600 спраў прысуджана: да пазбаў-лення свабоды на 6 месіцаў—97 чал., на 1 год—175 чал., на 2 гады—68 чал., на 5 год 11 чал., звыш 5 год—1 чал., да ўмоўнага пазбаўлення свабоды—165 чал. і 20 чал. да іншых мер сацыяльнай абароны.

Сацыяльнае становішча прысуджаных: сялян-кулакоў—3, сярэдніх—91 і беднякоў—151 чал., рабочых—50, служачых—228 чал.

Такім чынам, мы бачым, што асноўнай ме-рай сацыяльнай абароны за растраты, якія наглядзецца ў практыцы нашых судаў, зьяўля-ецца бязумоўнае пазбаўленне свабоды і толькі 20 чалавек прысуджаны да другіх мер сацы-яльнай абароны.

Галоўны кантынгент растратчыкаў складаюць сяляне-сярэднія, беднякі і служачыя. Вялікая колькасць засуджаных сялян па справах за-растраты, зробленыя ў нізавой сельскай каапэ-рацыі ў перыяд найбольшага разьвіцця гэтых растрат, адносяцца да другой паловы 1925 г. і першай паловы 1926 г.

З ліку служачых найбольшая колькасць растрат наглядзецца сярод скарбнікаў, прыказ-чыкаў, бухгалтараў і рахункаводаў.

Падрахоўваючы вынікі барацьбы з растрата-мі за 14 месіцаў, можна сказаць, што мы вельмі шмат зрабілі на знішчэнні гэтага зла-але мы яго лічым я знішчылі. Нам треба да-біцца такога становішча, пры якім растраты, як масавыя, зьявішчы, не магі-б мець месца.

Г. Намытых.

# Ля трэба адставаць.

Кастрычнікавая рэвалюцыя дапамагла магучым шырхаць у справе развіцця беларускае літаратуры. Не рост адначасна і ўшыркі і ўглыбіні, даўшы багаты кадр новых маладых пісьменьнікаў і выявіўшы многагранную іх здольнасць. Вялікі дасягненні ў творчасці паднялі апошняю на досыць высокі ўзровень мастацкай і багата тэматыкі. Выразна выявілася ідэалогічная афарбоўка пасабных гуртаванняў і амаль на кожнага пісьменьніка ў прыватнасці.

Уплыў кастрычнікаўскіх ідэй захапіў амаль напалкам усіх беларускіх пісьменьнікаў, усю беларускую літаратуру. Зараз вельмі мала наглядзецца ўхілаў у бок індывідуальных настрояў, у бок сумных напеваў. Выпадкі гэтага характару, якія ёсць, на носце на сабе глыбокіх адбіткаў і гавораць аб лёгкасці іх жыццёва-бадзёрасьць тону, наўхільна хада побач развіцця рэвалюцыйных падзей—адметная рыса сучаснай беларускай літаратуры.

Дзякуючы ўсёму гэтаму беларуская літаратура прыняла якасць важнага фактара ў справе далейшага будаўніцтва работніцка-сялянскае краіны.

Але, калі ў жыцці беларускае літаратуры з боку ідэа-мастацкага абсталявання наглядзецца значныя дасягненні, то ў справе арганізацыйнай да апошняга часу зроблена зусім мала. Гэтая форма і той памер арганізацыі, які вызываюцца ў заснаванні і працы «Маладняка»—я можа зараць быць здавальняючым. На першае, таму, што сама падстава, самы прычыны, на якім пабудаваны «Маладняк», у сучасны момант ня вытрымлівае жыццёвае крытыкі. Гэта відань з тых якасных дасягненняў, якія маюцца ў «Маладняку» у справе выяўленьня і выхавання асобных пісьменьнікаў і паглыбленьня іх здольнасці. Скунты гэтыя зусім мізэрныя. Падругое, незадовольнасць маладнякоўскімі формамі аб'яднання заключаецца ў тым, што яны не ахопліваюць вялікае колькасці прадстаўнікоў беларускае літаратуры, складаючых вельмі значную вагу ў ёй. Апошняе застаюцца па замежнай арганізацыі і фактычна зьяўляюцца чужым лагерам. Маладнякоўцы ня маюць мажлівасці пераймаць ад іх вопыт творчасці, аддураны крытычных указанняў на тых, ці іншыя недахопы ў сваёй працы, абмену думак. Адзіноцтва—найважнейшая рэч—гэта справа ўзаемнага спатканья—пры чытах і выступленьнях у сценах арганізацыі.

Памята прыведзеных двух асноўных недахопаў, ёсць і іншыя, што разам аслабілі маладнякоўскую працу і затармазілі развіццё «Маладняку».

З ім вышла аналогічна таму, што мы бачым у РСФСР і ў УССР. Падобныя «Маладняку» па форме і зместу пісьменьніцкія аб'яднанні «Валп» (РСФСР) і «Гарт» (УССР). Таксама ня вытрымалі жыццёвае крытыкі і першая з іх перажывае зацяжны глыбокі крызіс, а другая зусім сышла са сцэны.

Такім чынам мы бачым, што сучасны момант вынімае наперад жыццёвыя формы пісьменьніцкіх арганізацый. Час, калі аднаваляць вымаганьня яго (жыццёвыя «Маладняк», «Гарт», «Валп» і інш. мінуў. Можна і ня поўнасьцю ў адносінах БССР, да «Маладняк» відзе яшчэ і зараз значную арганізацыйную працу, але ў вольным рае, у значнай меры.

Вось чаму і ў РСФСР і на Украіне прароблена пераарганізацыя пісьменьніцкіх сіл у плоскасці паўнейшага ваабраньня пісьменьнікаў у рамы арганізацыі. Аднаваляючы формамі апошняе ўзяты прыпынкі федэрацыі. Гэта значыць, што ў склад аднаго саюзу ўваходзяць цалком пасабныя аб'яднанні і гуртаванні, незалежна ад віруючых матываў, што ляглі ў аснову кожнага з іх, і пасабныя пісьменьнікі. Гэта прароблена шляхам пісьменьніцкіх з'ездаў, на якіх думка аб гэткага роду пераарганізацыі спаткана агульным адзбрэннем.

Такім чынам зараз у РСФСР і УССР існуюць рэспубліканскія саюзы пісьменьнікаў, падняўшы працу і ажыўшы зацікаўленасць ёю. З гэтага боку пакуль адстае беларуская літаратура. Не блягучая чыннасць, ня глядзячы на існаванне «Маладняку» і «Узвішча», запікае вельмі прыметна. Кожнаму, хто за гэтым сачыць, надыходзіць думка, ці не пара ўзварушыць літаратурнае жыццё, падагнаўшы яго арганізацыйнага боку да ўароўню, на якім яно стаіць у суседніх рэспубліках. Дзеся гэтага, на нашаму, няма ніякіх перашкод і труднасцяў, якія маглі быць там, дзе ідэалогічная дыферэнцыяцыя сярэд пісьменьніцкіх гуртаванняў стала вельмі востра. А між тым карысці можа быць шмат, як у справе ўцягнення пісьменьнікаў у большую актыўнасць, гэтак і ў ажыўленьні літаратурнай чыннасці ў БССР.

Трэба не адставаць ад жыцця.

З. Жылуновіч.

# „Прастытуткі“ і нацыяналі-дэмакратызм,

АБО РЭЗВЫ АЛЁША.  
(ЗАМЕСТ ФЭЛЬЕТОНУ).

Гэты пераплёт сытуацыі вызначыўся пры той дыскусіі, якая ў апошні час вядзецца на старонках «Саветскай Беларусі» аб чыннасці Белдзяржкіно. На вока, як быццам-бы не замыславатая рэч, а сапраўды складаецца яе большая, як на першы погляд здаецца. Гэту складанасць унесла само Белдзяржкіно вуснамі (а мо' і чыннасцю) сваіх кіраўнікоў. І добра зрабіла. Бо лепш праўдзівае прызнаньне, хоць і блытае, чымся «пакройная скрытанасць... Апошняя—рэч не самавяная і часта абманчывая, але з ёю можна некі час і паці нацянак».

Белдзяржкіно ўтрымлівалася доўгі час тактыкі: у сваёй хаце—я саў гаспадар. Пабыў гаршчок—кулію новы. Што каму да таго? Хіба-ж староньнему павіна быць дзеда да гэтага? І гаршкі купляліся і біліся, купляліся і біліся. Быў і гандаль і свайго роду спорт...

Усакі бывае спорт, аб ім судзіць таму, хто гэтым займаецца. Белдзяржкіно, хоць і гаршчок, але зьвешлены святлым—гэтак думалі яго кіраўнікі. Але іначай вышла. Алёша думалася, што гаршчок, хоць зьвешлены і святлым, калі з дрэннай гліня, то дрэннае якасці. І пусціў каменчыкам. Загрупеца. Пава і голасна загрупеца. Пасля адваліўся беражок.

І ў выглядзе хатніх красачак, выгадаваных у гаршчок-вазонах, паказалася «Прастытутка». Вакол пабудранага твару—бліскучыя агеньчыкі. Галоўка—бубіноф. Обвешта ўхмылка на твары.

Любыдзец. Цяліковая расліна, перасаджаная з чужога глебы, затое бяз усакіх адмоўных якасцяў. «Хто грэшыць—кінь у яе камяно».

Алёша не ўлярае. Яму стала прыкра, што «Прастытутка» відзе за сабою ўсю «Маскву Кабацкаю». Хлопец хапіўся за голы і ахнуў: беднае Белдзяржкіно, з чым яно зьявілася! Які размах адцягнута ў сваёй маладой чыннасці. Да чаго яны прывялі? У яго ваабразжыні ў мні дзікі паваў маляванца карнавал: «Прастытутка», «Масква Кабацка», «Валамава асыліла», «У думу шавтанга» і інш. Няўжо Белдзяржкіно так захапілася падобным спортам? Калі так—то «беларускі народ меланхолік»—маглі быць

вывады Белдзяржкіно. Але Алёша абмыліўся. Што да беларускага народу—то, пэўна, у Белдзяржкіно гэтых думак няма... Можна і ніякіх думак наокоп гэтага ня бывае... А мо'—яно думала—ці-ж ня мае права думаць—што народ-глядач—гаршчок так сама. Хоць і п'вёрды, але тупы—чым ня бі, а зьвон адзіна... Можна было так у Белдзяржкіно адносна «беларускага меланхолічнага народу».

Ну, а вось наокоп самога Алёшы (і яму падобных) Белдзяржкіно знашло іншую, асабовую дзікую разважаныў. Бачыце, хто такі Алёша? І чаго ён сьляпішаю выяўляе ў вочы Белдзяржкіно? Мудрай за ўсіх—малады, але з развух. Тут нешта ня так... А якжа?.. Белдзяржкіно доўга думала над гэтым і нарэшце рашыла сакрэт адкрыць. Вось ён: Алёша не сапраўды Алёша, а вобраз беларускага нацыяналі-дэмакратызму. Чудзіцца, у чым голасе чуваць пагровы звышчыны музыку Чайкоўскага, Шопана і г. д. і г. д. Вось адкуль тая нялюбасць да «Прастытутак» да «Масквы Кабацкае» і іншых рэчаў, цікавых і карысных, хоць бы дзеда гэта, што імі ўраз звышчына Алёшаў непакой, шкодны, нацыяналі-дэмакратычны невакой. Дурны!

Украінскае Дзяржкіно мае справу таксама з падобнага характару рэчамі—не здармаж яно рызыкуе «Украінай», «Тарасам Шэўчанка», «Гамбургам» і інш. Чаму-ж Белдзяржкіно павіна карнець у ку-жальныя сарочках беларускага мужыка? Алёшу хочацца? М... М... м... Нацыяналі-дэмакратызм! Далей ад гэтага погані і бліжэй да спраў інтэрнацыянальных... «Прастытуткі», «Масквы Кабацкае»... і... грандзіўнай, каласальнай, якой нікому яшчэ ў голаву ня прыходзіла, філія «Імпэрыялізм»!!!

Вось-вось яна закруціцца, блісьне, задывіць свет і ўздыме Белдзяржкіно на сьмеа неба... Алёша, Алёша—дэпутат ты, з «поўсцю нацыяналі-дэмакратыя», няўжо табе здаецца, што людская думка замёрла на... «Прастытуткі»? Кінь, бланкі! Яшчэ не перавалілі сінці, якіх заяда бліскучая мава—запаліць мора, але хмура сапраўдасць прымуае яшчэ у гнязды з бруднага смецьця... Авадзён.

# 1 ўсебеларускі зьезд загадчыкаў хат-чытальняў.

Што рашылі сэкцыі.

Увесь апошні дзень сваёй працы зьезд распрацоўваў і зацвярджаў рэзалюцыі па ўсіх раён-заслуханных дакладах.

Рэзалюцыі дэталёва абгаварваліся і дапаўняліся ў спецыяльна-арганізаваных сэкцыях. Асабліва жвава і дзелавіта прайшла праца ў масавай сэкцыі.

Зьезду. На гэтай сэкцыі разглядаўся шэраг надвычайна важных і цікавых пытаньняў. Па дакладу аб «працы насельнянай газэты і распрацоўваньне друку на вёсцы», зьезд вызначыў, якія аддэлы павіна мець насельняная газэта, галоўныя з іх гэта яе працэ сьельсавет і камітэт ўзаемадапамогі, аддзел сьельскай гаспадаркі, жыццё сялянкі і інш. Па гэткаму-жа дакладу зьезд паставіў у загаловах насельняных газэт пісаць ня орган сьельсавету, а чэйкі, жанчыны, а выданьне сялян такой-та вёскі. Гэта дапаможа насельнянай газэце выканаць асноўную дырэктыву партыі ўцягнуць шырокія-малы сялянства.

На масавай сэкцыі яшчэ былі заслуханы даклады па ваенізацыі насельніцтва і ўдзел у гэтай працы хат-чытальняў. Надвычайна карысны даклад аб мастацкай працы чытальняў. Зьезд па гэткаму пытаньню адзначыў, што мастацтва зараз мае вялікую ролю ў справе арганізацыі клясавай самасьвядомасці мас. Ім толькі трэба асьцярожна карыстацца, каб уберачыся ад вульгарнасці. Далей зьезд адзначыў, што прафэсійнальным мастацтвам у працы хат-чытальняў ня трэба захапляцца. Гэты ўхіл шкодны. Больш трэба разьвіваць самадзейнасць розных гурткоў, каб яны мелі магчымасць выявіць свае творчыя сілы. У БССР становіцца мастацкіх гурткоў на вёсцы пакуль у значным заняпадзе. Гурткі трэба ажыўць шляхам распрацоўкі плянаў, якія можна выканаць, практыкаваньне вярэд кіраўнікоў розных гурткоў і г. д.

Гэтая-ж сэкцыя заслухала даклад аб кіно і радыёфікацыі вёскі. Зьезд прызнаў, што на бліжэйшы час асноўным відам кінофікацыі вёскі зьяўляецца ўсё тая ж кіно-перасоўка. Надалей, трэба больш узяцца дзейнасць гэтай кіно-перасоўкі ў усёю палітасветнай працай на вёсцы. Вядняцка-батарэакое жыхарства вёскі кіно-сэансамі абслугоўваць бясплатна, зьвараўць больш увагі на падбор фільм для вёскі, сьвязаў зьезд далей у паставовыя кінофікацыі Беларусі.

Пры вялікім абшары тэрыторыі рэспублікі, пры адсутнасці патрэбных навуковых сіл на вёсцы радыё зьяўляецца верным памочнікам у справе асветы вёскі. І таму трэба ў нашай штодзённай працы ўзмацняць радыёфікацыі, паставіў па гэткаму пытаньню зьезд. На масавай-жа камісіі быў яшчэ заслухан даклад аб актывізацыйнай прапагандзе на вёсцы.

Лішувект, школа малапісьменных і хат-чытальняў, даклад на гэту тэму заслухала школьная сэкцыя.

Па гэтай-жа сэкцыі быў распрацован даклад аб перападрыхтоўцы працаўнікоў хат-чытальняў. Аснаўнымі навукальнымі ўстановамі, якія ў нашых умовах павінны рыхтаваць працаўнікоў хат-чытальняў гэта савпарт-

школы. Але побач з савпартшколамі ўжо час паставіць пытаньне аб утварэньні палітасвет. аддзяленьняў у пэдтэхнікумах і Пэдфаку БДУ. Далей зьезд вызначыў, па якому шляху павіна ісьці праца па павышэньні кваліфікацыі загадчыка х.ч.

Самаадукацыя сялян у вёсцы. Праца ў гэтай галіне мае вялікае значэньне. Таму на зьездзе і была арганізавана асобная сэкцыя па самаадукацыі.

Што рашыла сэкцыя па гэткаму пытаньню? Паперш яна вызначыла шлях самаадукацыйнай працы. Апошняе павіна праводзіцца па наступных напрамках: агульна-палітычнай, агульна-адукацыйнай падрыхтоўкі, вывучэньне падсобных грамадзкіх дысцыплін і спецыяльна дзелавой перападрыхтоўкі кааперацыйных і прафэсійных і іншых працаўнікоў.

Ія з меншай карысцю прайшла праца і бібліятэчнай

сэкцыі зьезду. На ей былі заслуханы даклады аб чытацельскім актыве вёскі, аб арганізацыі бібліятэчнай працы і прапаганды, кнігі ў вёсцы. Зьезд выказаўся за арганізацыю спецыяльных гурткоў «Прылічліваў кнігі», павялічэньню ліку нацыянальнай літаратуры ў бібліятэках і інш.

На зьездзе прававалі таксама сэкцыі: агра-кааперацыйная і арганізацыйная.

Хто быў на зьездзе?

З рашучым голасам 280 дэлегатаў. Па сацыяльнаму становішчу 47 дэлегатаў рабочыя, 106 сяляне, 127 служачыя па партыйнасці 142 дэлегаты члены партыі, 73 кандыдаты і 30 камсамоўцаў. Па полу 263 мужчыны і 17 загадчыц хат-чытальняў. Па нацыянальнасці—187 дэл. беларусы, 46 яўрэяў, 20 паліякаў і інш.

Янка Купала вітае зьезд.

На апошняе пасяджэньне зьезду прыйшоў народны беларускі паэта Янка Купала. Дэлегаты спаткалі яго воцлескамі. Паэта вітаў зьезд спецыяльна напісаным і прысьвечаным зьезду вершам.

Едуць у Маскву!

Зьезд абраў ад сябе двух дэлегатаў на ўсерасейскі зьезд загадчыкаў хат-чытальняў які адчыніцца 21 сакавіка ў Маскве. Абранымі аказаліся Ізабыва працаўнікі т.т. Сямашка (Арш. аяр.), Наган Б. (Магілёўская).

З новай сілай.

У сваім заключным слове перад зачыньнем зьезду т. Шамердзіна падзяла вынікі яго трохдзённай напружанай працы.

— З бадзёрай, новай сілай зараз мы на мясцох возьмемса ажыццяўляць свае задачы.

Бачылі сябе на экране.

Пасля зачыньня зьезду Белдзяржкіно дэманстравала хроніку «Зьезд на экране». Зроблена хроніка добра. Назалъ толькі, яна зусім не адбівае дасягненняў хат-чытальняў на Беларусі. Няма нават агульнай лічбы колькі іх ёсць.

На другі дзень пасля зачыньня зьезду адбыліся нарады працаўнікоў нацыянальных хат-чытальняў (яўрэйскай, польскай). Я. С.—і.

В. СТАШЭУСІ.

Сёньня Нёман раскрыў свае грудзі.  
Ён салодка дыхнуў на вясну.  
Ой, і вясела, вясела будзе,  
Калі плытнікі ўвечар гукнуць.  
Срабрыцца шырокае уловьне.  
Захапляе сядзібу ракіт.  
Страшна плаваць у вузенькім чоўне  
Пасярэдзіне шыры-ракі.

Ня стрымайе ніякая сіла  
Хваляў стройных вясеньяга Нёмну  
У пералівах—срабрыста—сіні,  
Ты з густою сасновай каўмак.

Жартаўліва—як бы знячэўку  
Возьме плот—і панёс... далёка...  
А то быццам маленькую шчэпку  
Перакіне алешыну лёгка.

Так гуляе ў паводзаву пору  
Наш аслак і слаўны красун,  
І ў воды далёкага мора  
Вольнай песьні заносіць расу.

Дык гукнеце-ж мацней плытагоны  
Песьню радасці нашай вясны.  
Хай пачуноць брыты у прыгоне  
Нахай збудуцца лепшыя сны.

# Вываз прадуктаў сел. гаспадаркі.

Управа Дзяржаўнага Гандлю БССР мае сёлета вывезці цалы шэраг прадуктаў сельскае гаспадаркі. Ёсць намер вывезці 7.300 скрынак яек (65-70 вагонаў). Загатоўка яек ўжо распачалася ў Віцебскай, Аршанскай, Магілёўскай і Полацкай акругах. Гусей вывезці ў леташнюю восень вельмі мала—усёго 11 тысяч штук—з-за адсутнасці вагонаў-халадальнікаў.

У галіне вывазу пушніны Управа Дзяржаўнага Гандлю сёлета ня выканае свайго вызначанага пляну. Па пляну прадбачылася вывезці пушніны на 900 тысяч руб., але з прычыны ажыятажу, зьезду ў БССР загадоўчых арганізацый з суседніх рэспублік і інш.—бадай што будзе сагатоўлена пушніны толькі на 600-650 тысяч руб.

Вываз левых вёлак у мінулым годзе займаў значнае месца ў нашым экспорце. Зараз замежны рынкі зменшылі свае запатрабаванні на левыя вёлак, і таму сёлета маем вывозіць толькі кару крушыны, аэрны корань, дзеразу, ражок, рамашку і інш. на 100 т. р.

Зацікаўленасць да нашых грыбоў узьнікае нават у такіх краінах, як Італія і Францыя. У 1926 г. вывезена 4.000 пуд сухіх і 8.000 пуд марынаваных грыбоў. Апрача сухіх і марынаваных баравікоў, сёлета маюць вывезці ў Францыю і ў Гамбург каля 500 пуд смарчкоў.

Новым відам экспортнага матар'ялу зараз у нас зьяўляюцца ракі. Летась вывезена ў Нямеччыну 300 тысяч штук, а сёлета мае быць вывезена каля мільёну штук ракаў.

Як спроба, сёлета вывозіцца ў Швэцыю і Нямеччыну садавіна (антонаўскія яблыкі).

Вядучы перагаворы з усходнімі краінамі аб вывазе беларускага шкла і сьлінак краслаў, а ў Італію—смалярнага вугалю.

З вывазам лёну справа ў нас палепшылася яе на ўнутраным, так і на замежным рынку. Да гэтага часу вывезена 18-20 тысяч пудоў ачышчанага лёну.

# Да вясеньняй загатоўкі яек.

У бліжэйшыя дні пачнецца загатоўка яек. Вывозчымі арганізацыям неабходна зьвярнуць максімум увагі як на палепшаньне якасці тавару, гэтак і на выкананьне пляну на вывазу яек.

У 1925-26 г. бязумоўна былі няроўнасці, былі вядомымі тармазам да паспешлага выкананьня пляну. Калі мы дасягнулі вядомых поспехаў у якасці тавару, то ў сучасны момант, напярэдадні вясеньняй яечнай кампаніі, павінны імкнуцца да поўнага ахвату рынку БССР.

Сяляне, галоўныя пастаўшчыкі яек, яшчэ ня ўсюды ўсвядомілі сабе важнасць захаваньня яек, не глядзячы за чыстотай і якасцю тавару. Тут прадстаіць яшчэ праца па інструктаваньню зборшчыкаў і сялян аб неабходнасці самага беражлівага і дакладнага дагляду за яйкамі.

Вываюць выпадкі, што тавар па якасці добры на ўсе 100 проц., але надворны выгляд яйка ўводзіць у недавере замежнага купца, і ён ужо такі тавар лічыць другім, або трэцім гатункам. Такія зробяні часам адыгрываюць значную ролю пры рэалізацыі тавару.

Трэба зьвярнуць увагу, што цалы шэраг мястэчак: Уэльяны, Дужора, г. Чэрвень і інш. ня былі вывозчымі арганізацыямі выкарыстаны для закупкі тавару. Гэта выкарысталі прыватныя гандляры, плацілі вялікую цану, чым у пэўнай ступені дапамагалі павышэньню цэны і нерэнтабельнасці вывазу яек.

Дзяржгандль разлічвае ў 1926-27 г. разьвараць яечную кампанію ва ўсю шырыню, усюды арганізаваць зборачныя пункты.

Кааперацыя і іншыя загатоўчыя арганізацыі павінны аказаць дапамогу экспорту яек.

Лёўскі,

ХРОНІКА.

У ІНБЕЛКУЛЬЦЕ.

Загранічныя камандыроўкі.

ЦБ Краязнаўства настанавіла прасіць прэзідыум ЦВК аб камандыраванні ў Фінляндыю, Латвію і Эстонію свайго прадстаўніка для вывучэння ў гэтых краях краязнаўчага руху.

Даследаванні пёўчых пташак.

Члены Віцебскага акруговага краязнаўчага т-ва т. т. Марыніч і Хруці ў 1926 г. прайшлі пяхотой на БССР 800 в., праводзячы даследаванні пёўчых пташак.

Сёлага памянёны таварышы маюць пэўтарны сваю экспедыцыю і ўжо атрымалі дазвол забіваць патрэбных пташак.

Сталы камісіі па земляпарадкаванні працоўных аўраў пры вынаёмах і саветах Беларусі. Згодна настанова ЦВК БССР, у месцах выхату перасяленцаў пры акруговых і райбінных вынаёмах, а таксама пры гарадзкіх, месцавых і сельскіх саветах утвараюцца сталыя камісіі («ЗЭТ»).

У камісіі ўваходзяць, апроч прадстаўнікоў мясцовага земаргану і акраінакмісіі, таксама прадстаўнікі мясцовага аддзялення «ОЗЭТ» і мясцовыя прадстаўнікі звабма з умовамі жыцця і бытам аўраўскага насялення.

Задачай камісіі «ЗЭТ» з'яўляецца правядзенне і выхот усе перасяленчае працы даўна мясцовасці або акругі.

Земляпарадкаванні аўраў у Гомельскай і Рачыцкай акругах. З далучэннем Гомельскай і Рачыцкай акругаў да БССР, колькасць аўраўскіх сем'яў, якія займаюцца земляробствам у Беларусі, дасягае 445, апрацоўваючых плошчу зямлі ў 3685 дзесяцін і 2453 дзесяцін апрацоўваючых 178 сем'яў, арганізаваных у калектывы, 198 дзесяцін займаюць старыя калёністы, рэшта—сяляне-адзіночкі.

Закончылася перапрацоўка першай нацыянальнай беларускай кіно-фільмы «Лянона быль». На гэтых дзён фільма будзе дэманстравана ва ўсіх кіно-тэатрах, а таксама паўторна пойдзе ў Менску.

Пабудова дзіцячай калёніі. Паркамаевета арганізуе ў хуткім часе дзіцячую калёнію для беспрытульных. Калёнія будзе арганізавана ў саветскай гаспадарцы каля Магілёва і разлічана на 100 дзяцей. Да 10-ай гадавіны вызвалення БССР ад беларускай калёніі мае быць поўнасьцю абсталявана.

Цінаваць да беларускага мастацтва. Вядомы расейскі даследчык мастацтва ў Маскве тав. Тугенхольд з'явіўся да адпаведных беларускіх інстатупці з просьбай пріслаць фатаграфіі з рэчаў беларускага мастацтва.

Да гэтага часу пасланы ў Маскву фатаграфіі па жывапісі, малярству, графіцы і скульптуры.

Санітарная і этнаграфічная экспедыцыя. Краязнаўчае т-ва пры БДУ сёлета наладзіць 3 экспедыцыі—ў Магілёўшчыну, Міншчыну і Віцебшчыну. Экспедыцыі маюць даследаваць этнаграфію і санітарныя гэтых акругаў.

Інваліды—на курорты. Народны Камісарыят Сацыяльнай забяспечанасці паслае сёлета на курорты 39 інвалідаў. З гэтага ліку 32 інваліды ваіны і 7 персанальных пенсіянераў.

Прыезд Ул. Маякоўскага. Гэтым днём мае прысхаць у Менск вядомы расейскі паэта Маякоўскі. У Менску Маякоўскі прачытае дзве публічныя лекцыі на тэму: «Твар сучаснай левай літаратуры».

Прамысловасць ВСНГ атрымае ў 3-м квартале 1926-27 году 15.532.000 руб. крэдыту ад банкаў БССР. З гэтай сумы для прамысловасці Гомельшчыны вызначана 1.885.000 руб.

Рух насельніцтва ў БССР.

Па вестках Цэнтральнага ЗАГС'у БССР, рух насельніцтва за апошнія два гады мае такі выгляд: У 1925 г. нарадзілася: мужчын—89153, жанчын—82594.

Памерла мужчын—41764, жанчын—36527. Ажыццёва 42943, раз'явілася—5391.

За паўгода 1926 году нарадзілася мужчын 49330, жанчын—44700.

Памерла мужчын—19176, жанчын—15318. Ажыццёва—25210, раз'явілася—4055.

НАВУКА І ТЭХНІКА.

3 дырыжабля—на аэраплан.

У Англіі быў зроблен наступны вопыт. Над корпусам дырыжабля былі падвешаны 2 аэрапланы.

Дырыжабль падняўся на вышыню 2.000 футаў, пасля чаго лётчыкі спусціліся з яго ў аэрапланы на вярэвочных драбінках. Уключыўшы моторы аэрапланаў лётчыкі спусцілі іх з кручкоў, на якіх былі падвешаны да дырыжабля, і самастойна паляцелі. Гэтым вопытам устаноўлена, што з дырыжабля можна спускацца на зямлю, не атрымліваючы яго ходу. Гэта мае асаблівае значэнне ў ваеннай справе.

Тэлефонныя зносіны з патануўшай падводнай лодкай.

У Англіі пачаў практыкавацца ў дэляе спецыяльны тэлефонны буй для падводных лодак. Буй шчыльна прымаюцца да падводнай лодкі. У часе вяртання буй папаўняецца паветрам і хутка вылятае наверх хваю вады, выліваючы за сабой тэлефонны кабель ад падводнай лодкі. Буй мае ліхтар, званок і запашы аўтаматичны ракет. Гэта прынятае ўрагу праходзячых суднаў, якія маюць магчымасць знішчыцца па тэлефону з камандай затонуўшай лодкі і сваячасова прыйсці на дапамогу.

Здарэнні.

О Паблі бацьку Яфрэм і Цімох Карпачовы. Каля прыбыцця на месца міліцыя спрабавала супаіць хуліганства, яны пачалі абражаць міліцыю. Яфрэм і Цімох былі дастаўлены ў управу міліцыі, дзе таксама абражалі нарэсджача і пракурора.

На вечарыні ў в. Міхайлава (Аршачышча) І. Зайцаў, Н. Навумаў, Юрчанкаў, У. Мароз і Б. Сакознаў, нагасілі агонь у хаче і на чарзе згвалцілі гр-ку М. С. Усе залучылі затрыманы і прыцягнем да адказнасці.

Пажар на ф-цы «Домбала» у Навабарысаве выбухнуў у шіфавальным аддзяленні з прычыны тэхнічнага неагляду. Страты ад пажару дасягаюць 800 рублёў.

Снарыстанне ілу з дна вазёр.

Праф. хіміі Горбачэў закончыў у лабараторыі Акадэміі Навук СССР цікавыя даследады па скарыстанню сапрапэлі (глінаваты іл з вазёраў Ленінградскай губерні) для прамысловасці. Гэты іл складаецца з дна вазёр ад накаплення мікраскапічных раслін, трупцаў і адбросаў жывёл. Яшчэ французскі вучоны Патаньё даказаў, што сапрапэлі—як матар'ял для выпрацоўкі нафты і вугля, мае сваю будучыню. Пасля ж даследаў Горбачэў камітэт сланцовай прамысловасці ўжо распачаў пабудову спецыяльнага заводу для выпрацоўкі з сапрапэлі ў вазёрах Ленінградскай, Наўгародскай і Цвярской губерняў новага і велікі кампаўнага матар'ялу для ізаляцыі на кабелі.

Новы цеплавоз.

У Маскву дастаўлен з Нямеччыны па заказе Нар. Кам. Шляхаў новы цеплавоз. Гэта—дэкаматыв з рухавіком-двухвалем у 1.200 конскіх сіл. Цеплавоз развівае сілу цягі на 12 проц. Большую чымся паравоз, пры хуткасці да 50 кіламетраў у гадзіну. Адрэжасць паміж Рагаль і Масквой цеплавоз прайшоў без астаноўкі. Гэты цеплавоз будзе хадзіць на чыгужыні паміж Масквой і Курскам з таварнымі паяздамі. Пры гэтым будзе з'яўлена—наколькі такі цеплавоз выгаднай за цеплавозы ранейшага ўстройства.

АПАВЯШЧЭННІ.

— АПА Менакружкоў КПБ абвясчае, што працяг варды па працы сярэд інтэлігентны адбудзецца ў панядзелак, 21 сакавіка, а 10 гадз. раніш ў памішчанні (АПА вул. Энгельса, 28, пак. 17). Павіны з'явіцца: бюро камфракцый і бюро ачэек прафсаюзаў Прац. асветы, медсанпрац, прац. зямлі і лесу, прац. мастацтва, загадчыні АПА гарадзкіх райкомаў КПБ і бюро фракцый клубу Карла Маркса.

Дом Асветы.

— Сёння а 3 г. дню сход масавай камісіі ювэксцыі — А 8 гадзіне ўвеч. музыкальна-бясцэльны-вакальны вечар—для членаў дому. Блеты у канцэртнай.

— У панядзелак 21-ліі а 7-ай гадзіне ўвечары ў Падрабінне—даклад 31-й шк. аб працы ў бяг. годзе.

Адказны рэдактар М. КУДЗЕЛЬКА.

АБАВЯЗКОВАЯ ПАСТАНОВА № 12

Менскага Гарадзкага Савету.

19-га сакавіка 1927 г.

Менскі Гарадзкі Савет ПАСТАНАЎЛЯЕ:

- 1. Правесці з 21 па 28 сакавіка 1927 г. перарэгістрацыю ўсіх бяз выключэння прадстаўніцтваў: кааперацыйных, трэстаўскіх і іншых устаноў, а таксама і асобных праўстаўнікоў, упаўнаважаных і агентаў розных цэнтральных і іншгарадзкіх выдавецтваў і грамадзкіх арганізацый па распаўсюджанню літаратуры, партрэтаў, значкоў і г. д., якія знаходзяцца на тэрыторыі г. Менску.
2. Перарэгістрацыя будзе праводзіцца ў адміністрацыйным аддзеле Акрыванкому (рог Ленінскай і Камуністычнай вул. д. № 1-7) ад 10 да 15 гадз. па прах'яўленні адпаведных дакументаў: давернасьціц, мандатаў, пасведчанняў.
3. На далейшы час усе прадстаўнікі, якія знаходзяцца на тэрыторыі г. Менску, а таксама прадстаўніцтвы, якія на нова адчыняюцца, абавязаны ў працягу 24 гадзін з моманту прыезду ці адчынення зарэгістравацца ў Адміністрацыйным Аддзеле.
4. Нагляд за выкананнем гэтых пастановаў ўскладаецца на Адміністрацыйны Аддзел.
5. Асобы, якія ўхіляюцца ад перарэгістрацыі, а таксама і асобы не зарэгістраваныя, падлягаюць у адміністрацыйным парадку штрафу да 100 руб. ці прымусовым працам да 1 месяца.

Старшыня Гарсавету ЯЦКЕВІЧ, Сэкретар КЛІМАВІЦКІ.

ПЛАН

перавыбару Менскага гарадзкага савету.

Table with 4 columns: Назва ўстаноў і прадпрыемства, Час перавыбару, Месца сходу, Упаўнаваж. выбарчае камісіі. Rows include Agrastantsya, Group of workers, etc.

Усе новаабраныя члены і кандыдаты Менскага Гарадзкага Савету павіны з'явіцца ў Гарсавет (пляц Волі, д. № 4, 2-гі паверх, пакой № 5)

ДЛЯ АТРЫМАННЯ ЧАСОВЫХ ЧЛЕНСКИХ БИЛЕТАУ.

Выдача білетаў пачнецца з 21-Ш—27 г. ад 6 да 9 гадз. вечара. Упаўнаважаныя выбарчых камісіі, якія не прадставілі пратаколаў перавыбарчых сходаў, павіны абавязкова да 21-Ш—27 г. прадставіць гэтыя ў Выбарчую Камісію.

Менская Гарадзкая Выбарчая Камісія.

ЛЕКЦИИ ПО ОБЩЕЙ БУХГАЛТЕРИИ.

(с вопросам для повтор., упражн. и заданиями)

ДЛЯ САМООБУЧЕНИЯ.

Для изучающих бухгалтерию на курсах или без помощи учителя необходимо выписать след. пособия (на рус. яз.): 1) Ф. С. Володкович—«Учет и счета» (12 лекц., 625 вопрос., 19 упражн. 134 задан.)—3 р. 75 к., 2) Его же: «Счетные книги»—75 к., 3) «Сборник тем» (6 тем)—50 к. Цена с пересылкою. Книги высылаются налож. платеж. после получ. 56 коп. почт. марк. 2—3. АДРЕС: г. Минск, Площадь Свободы, № 5, кв. 4—МЕНРАШУ.

Менск, 1-я дзяржаўная друкарня.

ПАДПІСАЙЦЕСЯ

—НА ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКУЮ— „МАЛАДНЯК“

1 ГРАМАДЗНА-ПАЛІТЫЧНУЮ ЧАСОПІСЬ „МАЛАДНЯК“

ПАДРЭДАКЦЫЯ

М. Чарота, М. Зарэцкага, Ал. Дудара.

ГАРАНТАВАНЫ РЭГУЛЯРНЫ ШТОМЕСЯЧНЫ ВЫПУСК ЧАСОПІСІ ў РАЗМЕРЫ 6 ДРУК. АРК. (100 стар.)

У часопісі прымаюць удзел выдатнейшыя беларускія пісьменьнікі і паэты, а таксама грамадзяні і культурныя дзеячы.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА: да 1-га нумара м-ца ў рэдакцыі часопісі „МАЛАДНЯК“ (Менск, Рэвалюцыйная, 21, тэл. 8—76), а таксама ў паштовых аддзяленнях і кнігарнях БДБ.

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:

На 1 м-ц . . . . . 50 к. На 6 м-ц . . . . . 3 р.—к. „ 3 „ . . . . . 1 р. 50 к. „ 12 „ (год) . . . . . 6 р.—к.

Пры падпісцы пры газетзе: «Сав. Беларусь», «Беларуская вяска»—1 «Чырвоная змена» падпісная плата на 1 м-ц—40 к.; 3 м-ца—1 р. 20 к.; 6 м-ца—2 р. 40 к.; на год—4 р. 80 к. Паўгадавыя падпісчыкі, якія будуць падпіску накіроўваць у рэдакцыю часопісі „МАЛАДНЯК“, атрымаюць па 2 зборнікі выдання „МАЛАДНЯК“, гадовы—5 зборнікаў па ўласнаму выбору. Ношт асобнага нумару 60 к.

1-ая ўсебеларуская грашовая лётарэя

ЦЭНТРАЛЬНАЙ ДЗІЯЧАЙ КАМІСІІ Ц. В. К. Б. С. С. Р.

—( Розыгрыш 11 ліпеня 1927 году. )—( )—( Цана білету 25 капеек. )—(

0000 ГАЛОУНЫ ВЫЙГРЫШ 5.000 РУБЛЁЎ. 0000

Усяго выйгрышаў 1.079 на агульную суму 14.000 рублёў.

Лётарэйныя білеты прадаюцца ва ўсіх акруговых дзіячых камісіях, п'ячыхках „Пракіяныя дзяцкі“, мясцомах, фабкомах, сельсаветах, паштовых аддзяленнях, кіно, тэатрах і спецыяльна ўпаўнаважанымі па распаўсюджанні лётарэйных білетаў. Цэнтральная Дзіячая Камісія ЦВК БССР.

ЗГУБЛЕНЫ:

- Даведка Машынскага П. аб аслабеласці з Спраўдома.
— Асабонае пасведчаньне Віткоўскай М.—выд. Глівенскім ВВК.
— Сяброўская кніжка № 13350, Маюкова К. Н.—выд. Барысаўскім саюзам Рабіс.
— Лічная кніжка Авіцкага А. С.—выд. Глівенскім ВВК.
— Царгілет № 609176 Пінчука Р. М.—выд. Барысаўск. акр. КПБ(б).
— Беспрацоўная кніжка Міпіральніка А. М.—выд. Барысаўскай страхкас.
— Певсіы. кніжка № 424 Макрыцкага Д. К.—выдана Барысаўскай Страхкасай.
— Лічная кніжка Мішкіна І. Н.—выд. Барысаўскім акраенкаматам.
— Сяброўскія білет за № 5 Нікіфаровіча М. Ф.—выд. саюзам працасветы.
— Вучотна-вайсковы білет № 834 Савіцкага І. Б.—выданы былі. Маладзінскім ВВК.
— Мотрычная выпіс Ермакова І. П.—выд. 18-ІІ-21 г. Дубровенскім РВК.
— Вучотна-вайсковы білет № 128-73 Юнаха М. М.—выд. С. Заспенскім ВВК.
— Сяброўская кніжка Бузіна М.—выд. Барысаўск. саюзам Швейпром.
— Пашпарт Марозава П. І.—выд. Медзінскай міліц. Калужскай губ.
— Пасведчаньне Флейтліха Я. Д.—выданы 2-м Артпалком 2-й батар. 3-х пал. дывізі.
— Кааперацыйная кніжка № 803 Быкава П. С.—выдана Барысаўскім ЦРК.
— Пасведчаньне на права пакавання мужа, Спенаненка—выдана ленарам Крэмвизуці.
— Лічная кніжка № 49-12 Дударенка Н. І.—выд. Глівенскім ВВК.
— Лічная кніжка Казлоўскага Т. Я.—выд. Барысаўскім Акраенкаматам.

Беларускае Дзяржвыдавецтва.

— ВЫШЛІ З ДРУКУ —

— І ПРАДАЮЦА —

— НОВЫЯ КНІГІ —

„сялянскай бібліятэкі“.

- 1. Т. ШЫБКО.—«Скарыстанне салота». 3 малюнкамі Ц. 15 к.
2. Т. МІСУЧЭНКА.—«Мэмарыяльныя таварыствы і нарэсь ад іх». 3 малюнкамі . . . . . Ц. 12 к.
3. Праф. М. БУРШТЭЙН.—«Галоўя саду». 3 малюнкамі . . . . . Ц. 20 к.
4. М. ГРЭМЯЦКІ.—«Першыя людзі на зямлі». 3 малюнкамі . . . . . Ц. 30 к.

Галоўдзібел № 24864.